



Ас 33683

Цэнтральны Выканалучы Камітэт  
Беларускай Славецкай Соцывязістичнай  
Рэспублікі

# БЕЛАРУСЬ

Жарысы гісторыі,  
экомомікі, культуры  
і рэволюцыйнага руху

Менск 1924



з/с 33683  
б/н 234413

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

ІС ВЫДАЕТСЯ  
НА ДОМЪ.

# БЕЛАРУСЬ

НАРЫСЫ ГІСТОРЫІ, ЭКОНОМІКІ, КУЛЬТУРНАГА  
І РЭВОЛЮЦЫЙНАГА РУХУ

Колектыўная праца пад агульной рэдакцыяй

А. СТАШЭЎСКАГА, З. ЖЫЛУНОВІЧА і Ў. ІГНАТОЎСКАГА

з дапамогай

А. Смоліча, С. Некрашэвіча  
і Я. Пятровіча


БІЛ. АДМІНІСТРАЦІЯ  
1924 Г.


111448

Выданье

Цэнтральнага Выканаўчага Комітэту  
Беларускае Савецкае Соцыялістычнае Рэспублікі

МЕНСК, 1924





### З. Жылуновіч.

## Беларускае пісьменства.

*Гістарычна-кфітычны нарыс.*

### Стараадаўняе пісьменства.



Історыя беларускага пісьменства мае за сабою многавіковую даўнасць. Сваім пачаткам яна заходзіць у глыб стагодзьдзяў, ажно да часоў прыніцыці славянскімі пляменіямі хрысціянскай веры. З пачатку яно мела на сабе моцны ўплыў царкоўна-славяншчыны, як то было з расійскаю ды ўкраінскаю пісьменнасцю, але з бегам часу, паступова пераймала мову съвецкую, народную, разьвівала яе, багаціла ёй шырэла.

Асабліва шырака расквітнела беларуская пісьменнасць у XVI стагодзьдзі, калі Беларусь падпала пад культурны ўплыў заходня-эўропейскага гуманізму. Пад яго ўсьціскам візантыйска-царкоўная напластаваныні пачалі лопацца, уступаючы месца новым павеям, якія крыху пазней вытырхнулі сабою рэформацыю. У XVI-м стагодзьдзі з'яўляюцца на небасхіле беларускай пісьменнасці выразныя асобы, якія папаўняюць беларускую пісьменнасць сваімі знатнымі творамі і становяць яе на высокую ступню. Сярод іншых пісьменнікаў гэтае пары трэба адметіць Ф. Скарыну, В. Цяпінскага, С. Буднага, А. Рымшу са сваімі творамі. Поруч з імі, з'яўляюцца два гістарычных дакументы офицыйльна-га характару—Літоўскі Статут і Баркулабаўская кроніка невядомых аўтораў. Пэрыяд гэтых ў беларускай стараадаўні пісьменнасці прызначаецца гісторыкамі момантам яе росквіту.

У далейшыя часы, на працягу якіх двухстагодзьдзяў, з канца XVI да канца XVIII, наступае заніпад. За гэты тэрмін гісторыя не адмячае больш-менш выдатных імёнаў пісьменнасці. Пападаеца некалькі пасярэдніх, сярод якіх Сымон Полацкі ў XVII стагодзьдзі і Лявон-Лукаш Кішка—у канцы XVII і ў пачатку XVIII стагодзьдзяў. Абое яны з духоўнага паходжэння—першы манах, другі вуніяцкі мітрапаліт—і сваёю працаю мала што ўносяць у скарбніцу беларускай пісьменнасці.

Фактычна і ўся стараадаўнія беларуская пісьменнасць з'яўляецца ўмоўнай велічынёй, нязначным факторам у гісторыі культурнага разьвіцця і паасабліва беларускага народу. Таксама яна ня мае непасрэднай сувязі з новай беларускай літаратурай, якая пачала сваё разьвіццё бадай што самастойна з XVIII стагодзьдзя.

## Новае пісьменства.

Новае беларускае пісьменства бярэ свой пачатак з часу зьяўлен’я ў сьвет беларускай поэмы „Энэіда“. „Энэіда“ напісана невядомым аўторам і ці ў канцы 90 гадоў XVIII стагодзьдзя, як съведчаць польскі крытык Падбарэскі і расійскі—Кавелін, ці ў пачатку XIX, як даводзяць гэткія сказы з самай поэмы:

Дамоўкі сталі выбірацца,  
Як ад Кутуза Банапарт.

Гэты твор выразна адзначаецца, нават, ад твораў самых знатнейшых з пэрыяду старасьвецкай пісьменнасці як па мове, гэтак і па тэхніцы напісання.

„Энэіда“ пайшла ў народ у ненадрукованым пісаныні, чыталася ё пашыралася праз перапіску. Як і ўва ўкраінскай „Энэідзе“, у беларускай насьледуеца сюжэт з поэмы рымскага поэты Віргілія, які ў сваёй несыяротнай поэме апісваў прыгоды Энэя—старадаўняга грэцкага героя, які цягнуцца па съвеце са сваімі траянцамі і меў розныя здарэнні.

Украінская „Энэіда“, напісаная ўкраінскім пісьменнікам Янам Катлярэўскім, прыспасована да украінскага быту; аўтор-жа беларускай „Энэіды“ модэрнізаваў свой твор водлуг беларушчыны. Усе грэцкія ўмовы пераменены на беларускія, мова ўзята з беларускай часткі Смаленшчыны. Беларуская „Энэіда“ напісана складна, з добрымі рytмамі. Але ўнутраны зъмест яе на мае ў сабе ніякай цэннай ідэі; поэма не адбівае ў сабе тых ці іншых жаданняў беларускага народу, не паказвае яго соцыяльнага становішча. Затое беларуская „Энэіда“ цэнна сваім паказным значэннем. Яна засьведчыла многім і многім, што на беларускай мове можна пісаць гэтак вольна й добра, як і на другіх. Гэтым яна палажыла пачатак далейшаму разьвіццю і пашырэнню беларускай літаратуры.

Другі твор таксама невядомага пакуль аўтара „Тарас на Парнасе“ ўжо ва многім пераважвае па значнасці „Энэіду“. Напісаны, прыблізна, у 1840 гадох, „Тарас на Парнасе“ пасьевечан літаратурнаму жыццю таго часу. Ён мае сатырычны сэнс, пакірованы на ісцінна-рускіх журналістых тыпу Булгарына. Аўтор поэмы „Тарас на Парнасе“, відаць, пісаў свой твор пад уплывам „Энэіды“, бо прымеркаваў яго будаваньне пад яе. Аднак і мова і лёгкасць чытання і цікавасць ды жывасць тэмы робіць поэму „Тарас на Парнасе“ шмат мачнейшай за „Энэіду“. Зразумела, што яе жыццёвасць у сэнсе адбіцца таго ці іншага боку беларускага жыцця, роўная з якасцямі гэтага характару ў „Энэідзе“. Як адна, гэтак і другая маюць больш усяго гісторыка-этнографічную цэннасць. Бязумоўна, што ў справе пашырэння беларускіх ідэяў, абедзіве поэмы заслугоўваюць першаднага значэння. „Тарас на Парнасе“ ў асобку не перастае цікавіць чытача і да гэтага часу, будучы адным з популярнейшых беларускіх твораў. Маецца вельмі шмат людзей, якія ведаюць яго напамяць і ахвотна дэкламуюць яшчэ дагэтуль на вечарынках, концэртах і інш. „Тарас на Парнасе“ налічвае шмат выданняў; перш ён хадзіў па руках у рукапісах, а далей быў у 1889 годзе надрукованы ў „Мінском Лістке“ № 37. Пасля гэтага нісьціханна перадрукоўваўся ў Расіі і заграніцою.

Беларуская „Энэіда“ і „Тарас на Парнасе“ ёсьць клясычныя беларускія творы. Ад іх беларуская літаратура пераступіла ў сваім разьвіцці на другую ступень—к сантымэнталізму, які шырака разьвіўся к палове XIX стагодзьдзя. Прадстаўнікі гэтага напрамку ў беларускай літаратуры выходзілі з прасьевечанай перадавой шляхты, з польскім ухілам. Паперш усе яны, як Ян Чачот, А. Рыпінскі, Я. Баршчэўскі галоўную ўвагу аддавалі на творчасць на польскай мове. Аднак, пад уплывам вызваленцкіх ідэяў, якія йшлі з Заходнім Эўропы, а часткаю

пад захапленьнем пачуцьца спагады да ѿмных беларускіх працоўных гу-  
шчаў, яны падыходзілі да беларускай літаратуры, пішучы часткай на бе-  
ларускай народнай мове, часткай на беларуска-польскай, зъмешанай. Гэ-  
так, Ян Баршчэўскі пісаў усе свае вершаваныя баляды і апавяданыні з  
народнага жыцьця польскаю моваю з вялікімі беларускімі ўстаўкамі. У  
1844—46 годзе ў Пецярбурзе на зъмешанай мове выйшаў збор яго тво-  
раў у 4 томах пад назваю „Шляхіц Завальня, ці Беларусь у фан-  
тастычных апавяданьнях“. А. Рыпінскі, таксама спачатку літаратурнай  
працы пісаў папольскую і нават лічыў беларусаў за польскія племя. Толькі  
і спусціўши шмат часу, уцёкшы ў Парыж пасля польскага паўстань-  
ня, ён друкуе свае лекцыі на беларускай мове і піша на ёй баляду „Нячысьцік“. Далей ён робіць многа тлумачэнняў да ранейшых бела-  
русікіх твораў, як „Энэіда“, „Рабункі мужыкоў“ Я. Баршчэўскага, і пі-  
ша першы падручнік беларускага правапісу. К канцу жыцьця Рыпінскі  
цалком захапіўся беларушчынай.

Балада „Нячысьцік“ А. Рыпінскага выйшла трэма выданьнямі  
(апошняе ў 1853 годзе). Яна пачынаецца так:

Часта, братоньку, вядзеш сёе-тое,  
А ўсё то марна, а ўсё пустое.

Таму ўжо сто лет будзе—

Старыя помніць то людзі,

Скажаць вам і Апанас:

Жыў-быў Мікіта ў нас

На самым канцы сяла,—

Там яго хатка была.

Дзяцей няма, хоць жанат,

быў бедзен, не багат.

Багацтва ён усяго

Меў вяпра аднаго,

Ды не спажыў і таго:

і ўмнік жім хвілонда

У месаед яго ня біў,

На продаж, кажуць, карміў,

І так даждаўся паста...

Далей разьвіваецца гісторыя з нячысьцікам, які, з-за брыдкай,  
распуснай і няверуючай жонкі Мікіты, Марты, улез у іх хату ѹ паеў  
каўбасы, сала ѹ нарабіў іншае бяды... Сюжэт баляды ня хітры,  
склад вершу самы просты. Але аўтор гнаўся не за гэтым, а як ён кажа:

Можа гэта ня песнь? Каша?

Ды ўсё-ж такі свая—наша!!!

Ян Чачот у беларускай літаратуре больш вядомы, як пясьні-эт-  
нограф. На манер сваіх сучаснікаў, Яна Баршчэўскага і А. Рыпінскага,  
ён пісаў папольскую і перакладаў беларускія песні на польскую  
мову. Але патроху захапіўся хараством беларускай мовы і пачаў пе-  
радаваць беларускія песні пабеларуску.

Яго беларускія вершы носяць навучальныя характеристы, як то нале-  
жыць разумнаму шляхціцу ѹ адносінах да мужыка. Ніякіх соцыяльных  
мотываў Я. Чачот не зачапляе,—так, як і А. Рыпінскі. Прывкладам вось  
адна з яго песен:

Ой ты, суседзе багаты!

Сыноў, гроши многа маеш;

Сыноў дзяржыш за пячою,

Гроши у зямлю хаваеш.

Ды павёз-бы ты сыночка,

Як бычочка, як ваўчочка,

Дзе да места ся вучыці

Чаравікі, боты шыци.

Ой, аддаў-бы ты другога  
Ды кавала, чы сълясара;  
Да завёз-бы ты трацёга  
Да стаяра чы бандара.

Яны-б рамясло умелі,  
Гроши-б твае не ржавелі;  
Нашы дзеўкі, маладзічкі  
Мелі-б ладны чаравічкі.

Найболей усе трое—Я. Чачот, А. Рыпінскі і Я. Баршчэўскі—працавалі на глебе этнографічнага дасьледванья Беларусі, чаму ў творчасці літаратурнай ня многа зрабілі.

Шмат пладавіцейшым за іх, можна сказаць першым сапраўдным беларускім песьняром быў В. Дунін-Марцінкевіч. Апошні зразу рашуча пераходзіць да пісаныня на беларускай мове, бо пераконваецца, па яго словах, што „беларускі селянін, бачучы кніжку на роднай мове, ахвотней яе чытае і дзетак сваіх ахвотней прыцягае к асьвеце“.\*). В. Дунін-Марцінкевіч пахаджае з шляхтаў-арандароў, асьвету дастае ў Пецярбурзе і пасъля становіща чыноўнікам каталіцкай консисторыі ў Менску. Бяручы на ўвагу, што радня яго таксама была духоўнага роду, В. Дунін-Марцінкевіч увесь час адчуваў на сабе духоўна-хрысьціянскі ўплыў, які выяўна адбіўся на яго падыходзе да простага народу. Некаторая зацікаўленасць ідэямі 40 гадоў, багатых рэвалюцыйнымі падзеямі ў Заходній Эўропе (французская рэволюцыя 48 г., німецкая таго-ж году, польскае паўстаньне 31 году і г. д.), усё-ж патроху нахіляе Марцінкевіча к народніцтву, аднак шляхетнае мяшчанства ўпарты прытрымоўвае поэту ў рамках „гжэшнасці“. І ён глядзіць на мужыка-беларуса, як і яго таварышы—з пачуцьцём спагады. Пад кутом гэтага пачуцьця і разьвіваецца яго творчасць. Як відаць з апошніх, В. Дунін-Марцінкевіч ня бачыць ніякае клясавае супярэчнасці ў адносінах між панамі і запрыгоненымі мужыкамі. Калі й ёсьць якія шурпатасці ў сялянскім жыцьці, та па ягонаму віною гэтаму не паны. Нават трэба сказаць, што яму мала ўдаецца бачыць чорных плям у сялянскім жыцьці. Мужык часта п'е, весляіцца, грае вясельле, робіць дажынкі і вясёлы—чаго-ж хацець? Прыгон—то асоб стацьця... За мукі сяляніна можна пашкадаваць, паспагадаць яму. І толькі ў адным вершы Марцінкевіч цымяна нешта добрае бачыць у тым, калі „мужык будзець не склінай“.

Вось гэты верш:

Вясна, голад, перапала.

Ані солі, ані круп;

У склінай корму мала

І самому—ані ў зуб.

На палацях дохнуць дзеци,

Жонка тры дні з дуру п'е,

І даўно парожна ў клеці,

І парожняя асець.

Каліта ляжыць пад лаўкай,

А пры ёй парожны гляк—

Ад каляд мы з кумам Саўкай

Пацяралі ў губе смак.

Але гора—ўжо з паўгора;

Цыц, нябога, трошкі цыц!

Вось нам вольнасць дадуць скора

I, як птушкі, будзем жыць.

К чорту жонка, ласа баба!

\*.) Dudar Bialoruski,—1 выпуск 1875 г. Менск.

Бяры чорт і каліту,  
А папусьці вожкі слаба  
І дай волю хамуту.  
Будзем роўныя з панамі,  
Самі будзем мы паны—  
І гарэлку піцу збанамі  
І гуляць так, як яны.

Перастануць нашым братам,  
Як скацинай, таргаваць;  
Напускацца ліхім матам,  
Скуру з ног да карку драць.  
Хоць халодна, хоць галодна—  
Холад, голад ніпачом!  
Эх, каб толькі нам свабодна!  
На свабодзе адживём.

Вось панам ня дужа лоўка:  
Самім трэба працеваць!  
Пабаліць ня раз галоўка,  
Калі прыдзеца араць!

Не адзін то напацеець  
І заскача драпака,—

Бо сам толькі есьць умеець  
Ды драць шкуру з мужыка.

Як-бы быў якой скацинай  
Або горшы ад яго:  
Білі пугай ды дубінай,  
А цяпер брат—ого-го!

Мужык будзець не скацинай,  
Ня раз скажыць пан з паноў:  
„Пане Грышка, пане Міна!  
Як-жа васпан, ці здароў“.

(„Вясна, голад, перапала“).

Мова твораў В. Дунін-Марцінкевіча ў большасці добная. Тэхніка вершаў—многа багатшая, ніж у яго папярэднікаў.

В. Дунін-Марцінкевіч, параўнаўча з другімі сваімі сучаснікамі, напісаў шмат. У пэрыяд часу з 1846—1870 г.г., калі ён, галоўным чынам, займаўся літаратурнай працай, былі ім напісаны: „Сялянка“ (1846 г.)—двухактавая комэдыя-опера, апавяданье ў вершах „Гапон“ (1854 г.), „Вечарніцы“ (1855 г.), „Шчароўскія дажынкі“ (1857 г.), „Купала“ (1855 г.), пераклад „Пана Тадэуша“ А. Міцкевіча (1859 г.), аднаактавая комэдыя „Пінская шляхта“ (1866 г.) і комэдыя ў 3 дзеях „Залёты“ (1870 г.). Апроч пералічанага, ён напісаў яшчэ шмат дробных вершаў сродзь якіх прыведзены вышэй верш „Вясна, голад, перапала“.

Творы В. Дунін-Марцінкевіча бойка пашираваліся ў шырокіх колах тагачаснага грамадзянства, з цікавасцю чыталіся і да апошняга часу выклікаюць да сябе не малы інтэрэс з боку беларускага чытача, а яго п'еса „Сялянка“, на якую Манюшка напісаў музыку, ставілася ў тэатры. Сучаснікамі В. Дунін-Марцінкевіча былі так празываныя беларуска-расійскія пісьменнікі, як Павел Шпілеўскі, Апанас Кісель і інш. і пісьменнікі беларусы—Вінцэсъ Каратынскі і А. Дарэўскі-Вярыга. Амаль ня ўсе яны пачалі пісаць пабеларуску пад уплывам В. Дунін-Марцінкевіча. Аднак, значных твораў ні адзін з іх ня ўнёс у беларускую пісьменнасць. Усе яны, можа за выключэннем А. Вярыгі-Дарэўскага, як-бы дапаўняюць сабою В. Дунін-Марцінкевіча, які высака паднімаецца над імі. Асабліва слабы ўздел прынялі ў беларускай літаратуре пісьменнікі з беларуска-расійскай школы, напісаўшы і зъмясьціўшы свае больш этнографічнага характеру творы ў розных ра-

сійскіх часопісах. В. Каратынскі таксама напісаў толькі некалькі вершаў, з якіх адзін— „Туга на чужой старане“—мае ўжо выразныя патрыятычна-нацыянальныя ноткі. Больш працаздольным застасацца А. Вярыга-Дарэўскі, які па традыцыі пачынае з польскаяе мовы, а пасля, прачытаўшы „Пана Тадэуша“ ў беларускім перакладзе, заахвочваецца да беларускай і перш перакладае „Конрада Валенрода“, а потым і піша орыгінальныя творы. Але якраз з орыгінальных яго твораў на беларускай мове шмат загубілася і ня знайдзены дагэтуль; з іх, па съведчаньню Кіркора, „Гутарка з пляндроукі па зямлі латышоў“, „Паурот Міхалка“, „Быхаў“ і іншыя. Захаваліся цэлымі вершы: „Ліцьвіном, запісаўшымся ў мой альбом, на пажагнанье“ і „Мужчая думка з ваколіц Віцебску на агалашэнне вольніцы“ і інш. Судзячы па маючымся яго вершам, А. Вярыга-Дарэўскі зьяўляўся съядомым будзіцелем беларускай нацыянальнай думкі, на манер В. Дунін-Марцінкевіча.

Апроч пералічаных пісьменьнікаў, у часы В. Дунін-Марцінкевіча справе беларускай літаратуры аддавалі належную ўвагу многія культурныя дзеячы, як Адам Кіркор, Ксавэры Нядзьвідзкі, Ян Насовіч, Г. Арцімовіч і інш. Асабліва багаты скарб унеслы сваімі працамі Адам Кіркор і Ян Насовіч. „Беларускі Слоўнік“ апошняга да гэтага часу ня згубіў свае вартасы і пакуль ня мае сабе равесніка.

Пісаў пабеларуску вершы і вядомы польскі пісьменьнік—родам беларус—Уладыслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч). Цікавіўся беларускай пісьменнасцю композытар Манюшка.

Таксама вялікае значэнне на замацаванье і пашырэнне беларускага друкаванага слова, а таксама на ідёвае сутрыманье беларускай літаратуры мелі рэволюцыйныя лістоўкі на беларускай мове, якія пісалі паўстанцы на чале з К. Каліноўскім, і яго газета „Мужыцкая Праўда“. Апошній дайшло да нас толькі 6 нумароў. З рэволюцыйных-жа проклямаций трэба адзначыць „Крыўда і Праўда“, беларуская гутарка, напісаная формаю слабога вершу нейкім Ф. Пчыцкім, „Добрая весыці“ Сыракомлі і кніжачка пад загалоўкам: „Перадсъмерны разгавор пустэльніка Пётры“.

Наагул эпоха В. Дуніна-Марцінкевіча адзначаецца высокім уздымам беларускай грамадзкай думкі і зорыць значымі сіламі беларускіх дзеячоў, якія сваёю працаю паставілі беларускую культуру наагул і беларускую літаратуру ў асобку на ступень сур'ёзной нацыянальнай справы. Друкаванае беларускага слова шырака распаўсюджваецца сярод тагачаснага граматнага беларускага грамадзянства і заваёвае для сябе належную ўвагу. Праўда, „шырокасыць распаўсюджаныя“ трэба разумець тут умоўна з тae прычыны, што яна датыркаецца толькі некаторых колаў дробнай шляхты і гарадзкога мяшчанства. Сялянства ў тия часы пакуль ня прыймала ўдзелу ня толькі ў творчасыці беларускага культуры, а і наагул адстаяла далёка ад усякай культуры.

### Поэты-народнікі.

Пасля В. Дунін-Марцінкевіча і яго сучаснікаў, у разьвіцьці беларускага літаратуры йзноў адчуўся перабой. Польскаяе паўстанье 1863 году, выклікаўшася цяжкія рэпрэсы і на выяўленыне жаднай грамадзкасці ў Беларусі, былі прычынаю таму. Царскае правіцельства праз Мураёва павяло рэзкую русіфікатарскую політыку і ўганяла ўсё мясцоваяе.

Так прабыло да 80 гадоў XIX стагодзьдзя. З гэтае пары, у звязку з уздымам вызваліцельнага руху па ўсёй тагачаснай Расіі, які вяла партыя „Народная Волі“, атрымалася грамадзкае ажыўленыне. Яно аддалося ўва ўсіх галінах культурнага жыцця. Ня мінула гэта й Беларусі. Патрошку сталі выяўляцца прадаўжацелі Марцінкевіча і яго сучаснікаў і ў беларускай літаратуры. То сям, то там прарабавалі сваё

пяро пабеларуску пісьменьнікі родам беларусы, але пісаўшыя ці пасрасійску, ці папольску. Усе яны, агульнымі сіламі, часта няпрыкметна, але старанна і ўверана паході глебу, падгатаўляючы яе да прыходу адпаведнага здольнага аратага. Гэтым аратым і зьявіўся Францішак Багушэвіч, выступіўшы на літаратурную працу сваёю вядомаю прадмоваю да „Дудкі Беларускай“ у 1891 г. „Братцы мілыя, дзеци зямлі—маткі маёй!“ пісаў ён, Багушэвіч, у сваёй прадмове: „Вам ахвяруючы працу сваю, мушу пагаварыць з вамі трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, каторую мы самі, ды й не адны мы, а ўсе людзі ўсёмыя, „мужыцкай“ завуць, а завецца яна беларускай... А можа й сапраўды наша мова такая, што ёю нічога добра га ні напісаць ні сказаць ня можна? Ой, не! Наша мова для нас съвятая“...

Як і ранейшыя беларускія пісьменьнікі, Ф. Багушэвіч паходжэннем з дробнае беларускае шляхты. Радзіўся ў 1840 г. у Ашмяншчыне, дастаў сярэднюю асвету ў Вільні, а пасля скончыў фізыка-матэматычны факультэт у Пецярбурзе. Быў народным настаўнікам і прыймаў удзел у польскім паўстанні, будучы раненым у нагу. Знаходзячыся ў гэткіх абставінах, пад уплывам духу эпохі, Ф. Багушэвіч глыбака прасякся народніцкім ідэямі і стаў сапраўдным народнікам.

Дзякуючы гэтаму, у яго вырабіўся выразны пагляд на просты працоўны народ, сярод якога ён рос, які прасьвячаў і за які хадзіў на паўстанніе, і на яго соцыяльнае вызваленьне,—пагляд перадавых змагальнікаў свайго часу. Гэткі свой пагляд Ф. Багушэвіч перанес і ў літаратуру,—у маладую і да яго яшчэ бедную беларускую літаратуру. Праца на яе глебе, як найлепш, адпавядала яму, носячы харктар чиста народнай справы. і Ф. Багушэвіч шчыра аддаўся ёй. Ён першы ў беларускай літаратуры чапіў глыбокія народна-соцыяльныя і нацыянальныя мотывы. Грамадзянін ад натуры, ён пасьвяціў сваю леру выключна грамадзянскім мотывам, якія і праходзяць чырвоною ніткаю ўсіх яго твораў. Вызначэнне беларускага „я“, нацыянальны элемент у справе вызваленьня беларускага селяніна, разьвіцьцё нацыянальнае культуры, праз якую можна атрымаць большы пасьпех у адраджэнні політычным і эканомічным—рубам паставлены Ф. Багушэвічам. Помеж з гэтым, ён выразна вытыркае агульна-соцыяльныя мотывы ў сваіх творах. У Ф. Багушэвіча не астaeцца ні званьня сэнтымэнталізму, ні каліва нотак спагады да беднага прыгнечанага працаўніка. Ф. Багушэвіч у моцных, гладкіх і добра апрацаваных вершах, напісанных чистай беларускай мовай, выкладае гарачы протест супроты соцыяльнага і нацыянальнага няравенства. Згушчаючы фарбы адмоўных бакоў сялянскага жыцця, ён, як і расійскі поэт Н. Некрасаў, крэпка б'е па струнах чытача, выклікаючы ў яго абурэнніе супроты пануючага стану.

Ф. Багушэвіч сваімі творамі далёка ўперад правёў разьвіцьцё беларускай літаратуры. Ён абагаціў яе і колькасцю і, асабліва, якасцю, заклаўшы ў ёй фундамант сталага народніцтва. Яго творы мелі вялікае пашырэнне, выдаваліся сінімі заграніцай, большай часткай двума зборнікамі пад назваю „Дудка Беларуская“ за подпісам Мацея Бурчака і „Смык Беларускі“ за подпісам Сымона Рэўкі з-пад Барысава.

Да апошняга часу „Дудка Беларуская“ выйшла шостым выданнем і мае далейшае запытанне з боку беларускага чытача.

Гэроічны настрой вершаў Ф. Багушэвіча не астывае ў цікавасці і ня ўступае па сіле многім сучасным беларускім творам. Асабліва цікавы па свайму соцыяльнаму харктару яго вершы: „Бог няроўна дзеліць“, „Ня цурайся мяне, панічок“, „Дурны мужык, як варона“ і інш. Вось адзін з іх:

Весь съвет кажыць, б'еъц у звона:

„Дурны мужык, як варона!“

Гэта тыкі спрэвядліва:

Ён дурнейшы ад вароны.

I ня дзіва—было-б дзіва,

Каб мужык ды быў вучоны.

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Да навукі ён ня браўся,

Закасіўся, загараўся;

Дурнем умрэ, як радзіўся,

Сам сабой дурным зрабіўся.

Ведама: мужык, хамула,—

Ад навукі адварнула!

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Ці-ж ня дурань мужык гэта:

Гарэ, сее ўсё лета,

А як прыдуцца дажынкі,

Няма збожжа ні асьмінкі;

А даждаўшы на каляды,

Мужыкі мякінцы рады.

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Усю зіму возам цягне

Да вакзалу розна збожжа;

Ногі зъмерзнуть, сам зас্মягне,

А на хлеб кажух заложа,

Каб дажыць як да крапівы,

Абы ў поле выйшаў жывы.

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Ад Пятра і да Якуба

Ён касой махаў ад рання:

Наклаў стагоў людзям—люба!

У хаце-ж сена—ані званья;

Равець з голаду скаціна,

Хоць кінь, бяжы за вачымы!

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Глядзі, касьцёл аж да неба,

Воласьць бляхамі пакрыта.

Срэбрам скрые, калі трэба,

Бо за гэта яго біта;

А сам жыве ў мокрай яме,

Дзъверы заткнуў анучамі!

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

З камаровы нос сякерку

Сыціне, крэкне, замахае,—

Зробе пушчу, як талерку,

Съвет дрываемі закідае;

А у хаце—зварыць страву

Пашчапае стару лаву!

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

Глядзі! Горы паразрыты,

А чыгунак съвет абвіты,—

Ўсё з мужыцкай цяжкой працы.

Усе едуць у палацы;

Ў мужыка-ж няма білета!

Ці-ж ня дурань ён за гэта?

Дык крычыце-ж, біце ў звона:

Дурны мужык, як варона!

(„Дурны мужык, як варона“).

Другім выдатным пісьменнікам гэтае эпохі зьяўляецца сучаснік Ф. Багушэвіча, Ян Няслухоўскі, які пісаў пад прозывішчам „Янка Лу́чына“. Родам ён з Менску, па соцыяльнаму становішчу—інтэлігэнт, сын адваката. Як і Ф. Багушэвіч, дастаў вышэйшую асьвету. У адметку ад апошняга, Ян Няслухоўскі выказвае сабою ня гэткага моцнага па сіле нацыянальнага ўсьведамлення поэту, якім быў Ф. Багушэвіч, аднак досі моцнай натураю. Пісаў Я. Няслухоўскі таксама і папольскую і пабеларускую. На беларускай мове вядомы невялікі зборнічак яго вершаў „Вязанка“, які быў выданы гуртком беларусаў-студэнтаў у Пецярбурзе ў 1903 годзе. Яго вершы шмат слабейшыя ад вершаў Ф. Багушэвіча па форме і сіле; па ідэі яны таксама ня так выразны, як вершы апошняга. Аднак, у большасці вершаў Я. Няслухоўскага ярка адчуваецца соцыйальны мотыў. З гэтага боку характарнейшым вершам зьяўляецца аго верш „Што думае Янка, вязучы дровы ў горад“.

От і сьвята, от каляды;

На марозе скрыпяць санкі...

Ўсе на сьвеце сьвятку рады,

Ўсюды песні і гулянкі.

Скачуць хлопцы і дзяўчата,

А гарэлкі п'юць чы мала?

Адно слова—ўсюды сьвята.

Ну, кабыла, чаго стала?

Чаго стала?.. скажаш—цяжка,

Ды й ня надта-ж ты і сыта.

А мне-ж лёгка?.. глядзь, сярмяжка

Стара... рвана... ветрам шыта...

Стай крапчэй мароз ка сьвяты,

Ось і зорка забліскала.

Хоць скарэй-бы мне у хату.

Ну, кабыла! Чаго стала?

Дроў у месцые многа трэба,

І цана-ж на іх сярдзіта,

Прадам дровы—куплю жыта,

От і лезу з цяжкім возам,

Як бяда у карк пагнала

Такім ліхам ды й марозам!..

Ну, кабыла, чаго стала?

Адагрэцца-б у каморцы,

На дарогу стукнуць чаўку...

Дык я вінен гроши Шлёмцы,

Каб ня даў часам па карку!

Ой ты, доля!.. У гэту пору

Як мяне ды ты прабрала...  
Ну, кабыла! Ну, на гору!

Каб ты здохла, чаго стала?

Творчасць гэтых двух беларускіх пісьменнікаў, Ф. Багушэвіча і Я. Няслухоўскага, паслужыла магутным факторам у пашырэнні беларускага друкаванага слова, беларускай ідэі і дала той матар'ял, на

якім пачалі вырастаць багатыя культурныя сілы з беларускай розна-  
чынай і дробнашляхецкай інтэлігэнцыі. К канцу жыцьця пісьменнікаў,  
на сходзе 1890 гадоў у ўніверсітэтскіх гарадох—Пецярбург, Масква—  
узынікаюць беларускія гурткі студэнтаў, якія атрымоўваюць натхненне  
для беларускай працы ад твораў Ф. Багушэвіча і Я. Няслухоўскага.

Сучаснікі гэтых апошніх—Альгэрд Абуховіч, Восіп Арлоўскі і ін-  
шыя дапаўняюць сваімі творамі сваіх больш выдатных таварышоў і  
памагаюць надыходзіць чароднаму этапу раззвіцця ў гісторыі беларус-  
кае літаратуры, так празванаму нашаніўскаму часу.

### Поэты—рэволюцыянэры-інтэлігэнты (1905 г.).

Нашаніўскую пару папяраджае сабою рэволюцыйны ўздым 1905 г.  
Гэты год, помеж з соцывільнічым рухам, падняў да нябывалай вышы-  
і рух нацыянальны. Усе прыгнечаныя тады нацыянальнасці царской  
Расіі былі захоплены хвалій нацыянальнага вызваленчага руху. Але  
асабліва значна адазваўся 1905 год на пашырэнні беларускага нацы-  
янальнага руху. Нацыянальная съядомасць, даступная да гэтага пе-  
радавой інтэлігэнцыі, перакідаецца ў шырокія слі народнай інтэлігэн-  
цыі, перадавога сялянства й рамесніцтва. Гэтым ствараецца крэпкая  
база для яго пасыпешнага раззвіцця, для росту маладой беларускай  
культуры і росьціўту важнейшай яе галіны—літаратуры. Вырасшы новы  
чытак з працоўных гушчаў патрабаваў сабе натхнення, кіруніцтва  
для працы на ніве адраджэння беларускага працоўніка. Ідэя, якія ён  
вынаходзіў\* у творах папярэдніх беларускіх пісьменнікаў ранейшага  
перыяду, як В. Дунін-Марцінкевіч, А. Вярыга-Дарэўскі і інш., і пазь-  
нейшага, народніцкага, як Ф. Багушэвіч, Я. Няслухоўскі і інш., сталі  
застарэлымі. Рэволюцыйны час патрабаваў больш рашучых слоў і лё-  
зунгаў, шчырэйшага адданыя грамадзянска-політычнаму жыццю. Ужо  
протэсты і пагрозы, якія выціскала муз народніка Ф. Багушэвіча, ні  
мелі ў сабе належнай сілы запалу ні да рэволюцыйнага чынья, ні да  
нацыянальна-народнай справы.

І вось, на сцэну з'яўляюцца новыя песьніры і пісьменнікі, з якіх  
амаль ня кожны адначасова ёсьць поэтаю і грамадзянінам-рэволюцы-  
янэрам. Выступаюць першымі з іх са сваімі творамі Карусь Каганец і  
Цётка.

Карусь Каганец пачынае сваю нацыянальную працу на ніве бела-  
рускай яшчэ ў 1900 г. і потым блізка падыходзіць да супрацоўніцтва з  
беларускай рэволюцыйнай партыяй Беларуская Соцывільнічая Гра-  
мада. У гэтыя гады ён друкуе свае творы ў расійскіх календарох.  
Як рэволюцыянэр, далей Карусь Каганец пападае ў вастрог, дзе таксама  
не перастае пісаць, друкуючыся ў беларускіх часопісах.

Па колькасці напісання ён не адлічаецца пладавітасцю і дань  
часу плаціць найбольш сваёю грамадзянскай чыннасцю. У творах сваіх  
Каганец выглядзіць поэтаю-ідэалістам. Любасць да беларускай  
стараствочыны зачароўвае яго, і Каганец яе ідэалізацый стараеща  
ўплысыці на душу чытака. Гэтага ён дасягае, бо яго творы, як сцэнічныя,  
гэтак і прозаічныя,—апавяданыні, казкі і вершы, аддаюць магутнасцю  
сілы і прасочаны наскрэб выразнаю беларускасцю. З яго твораў,  
якія пакуль ня выданы асобным выданынем, але якія друкаваліся ў  
газетах „Наша Ніва“, „Вольная Беларусь“ і „Беларусь“, трэба адзначыць  
п'есы: „Модны шляхцюк“, „У іншым щасці няшчасціе скована“,  
„Двойчы прапілі“, „Старажовы курган“, „Сын Даніла“ і вершы „Каб-  
зар“, „Нёман“ і інш.

Таварышка Каганца, поэтка Цётка, яшчэ глыбей уходзіць у рэво-  
люцыйную працу, належачы офицыйнай да Беларускай Соцывільнічай  
Грамады і яшчэ з 1904 г. працуючы потайна сярод віленскіх рабочых.  
У гэты перыяд у Цёткі цесна пераплятаецца літаратурная праца з пра-

цаю заўсятага рэволюцыянера. Праўдзівей кажучы, Цётка сваю літаратурную творчасць прыймае, як адзін са сродкаў агітацыі. Вось чаму мы й бачым, што на ўсіх яе творах гэтага часу ляжыць чырвоная пячатка рэволюцыйнага натхнення. Яе вершы пэрыяду 1904—1905 г. г. пісаны ў пазыве рэволюцыйнага абурэння, кіпяць воклічамі да змагання, завуць на барацьбу. Цётцы ня было часу іх старанна абраўляць, вышліфоўваць; яна не глядзела за іх музычнасцю і сталай дакладнасцю; затое ў кожнае слова ўкладала агонь пачуцця, кіпень абурэння. Цётка кідала імі ў гуцучы працаўнікоў заместа рэволюцыйных прамоваў. На яе вершах выхоўваліся рэволюцыянеры, набіраючы сілы для далейшага змагання, каб ісьці з „Храстом на свабоду“.

На усходзе красна неба,

Нас ня дзівіць—так і трэба!

Кроў ракамі лъеца ў мора,

Салдат гіне там ад гора

Без кашулі і бяз хлеба.

Нас ня дзівіць—так і трэба!

Гоняць сына, гоняць мужа,

Цара слухаем мы дужа;

З души рвеца скарга ў неба,

А мы маўчым—так і трэба!

Жандар стрэле, казак б'еца,

У народу сьпіна гнецца

Ад налогаў з солі, хлеба,

А мы плацім—так і трэба!

Ў Пецярбурзе зъмерлі людзі:

Ім прышылі куляй грудзі,

Бо то з песьняй і алтарам

Пайшлі з попам перад царам,

А цар сыпнуў, як-бы з неба,

Тысяч куляў—так і трэба!

Дурняў хрысьцяць на свабоду,

Цар навуку даў народу,

Паказаў ім, як-бы з неба,

Што цара ім больш ня трэба!

Тады Гапон у грамаду

Бяжыць, крычыць: трэба ладу,

Трэба шроту, бомбаў, стрэльбаў,

Трэба біць нам гэтых шэльмаў;

Чуе яшчэ голас з неба,

Што цара павесіць трэба!

З тэй пары Москва, Варшава,

Рыга, Вільня, Бак, Лібава,

Беларусь, Літва, Расея

Гоняць вон цара-зладзея!

Народ чуе голас з неба,

Што цара больш не патрэба!

Бомба—трах! Сяргей у шматы;

Мірскі бяжыць аж да хаты;

Цар у страху, сэнат мле,

Беданосцаў аж хварэе.

Кладуць сеткі, каскі, бляхі,

Найбольш страшаць—гэта ляхі.

Ціха колюць, цэльне стрэляць,

Так, як жыта, чарцэй мелюць.

Народ чуе голас з неба,

Што свабоды яму трэба!

Цётка напісала ія так многа—ёй не давала часу на гэта рэволюцыйна-грамадзянская чыннасьць, а паслья—сухоты, але тое, што засталося ад яе ўкладам у беларускую літаратуру, мае вялікую каштоўнасьць. Яе творы, асабліва рэволюцыйнага пэрыяду, адзначылі далейшую генеолёгію беларускай літаратуры, яе сымболічнае паяднаныне з рэволюцыйным рухам...

Адначасна з Карусем Каганцом і Цёткаю, гэтымі поэтамі-рэволюцыянэрамі, працуе на беларускай літаратурнай глебе і трэці дзеяціцотнік, Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі). Свае маладыя гады ён таксама правёў праз агонь політычнай барацьбы, прыняўшы ўдзел у студэнцкім бунце ў Маскве. Ядвігін Ш. у 90 гадох быў адным з організатораў беларускага студэнцкага гуртку, пачаўшы ў ім перакладаць з расійскага на беларускую мову. Ужо ў 1891 годзе ён перакладае „Сыгнал“ В. Гаршына і піша орыгінальныя апавяданыні юморыстычнага харектару („Суд“, „Важная фіга“ і інш.). К 1905 году творчасць яго пашыраецца, і ён, разам са сваімі равеснікамі—Каганцом і Цёткаю,—уступае ў поўным росквіту літаратурнага дараўання ў нацыянальна-вызваленчы рух 1905 году. Разам у траіх яны ў пачатку 1906 году, калі засноўваецца першая беларуская газэта „Наша Доля“, пачынаюць у ёй бліжэйшае супрацоўніцтва. Іх творы, напісаныя раней і пазней, адзін за другім друкуюцца ў газэце, выклікаючы да сябе зацікаўленыне з боку вырастаючага з народных гушчаў новага бадзёрага чытача-адраджэнца.

Добрая частка твораў кожнага з іх—К. Каганца, Цёткі і Ядвігіна Ш.—напісаны ў доўгі нашаніўскі пэрыяд (1906—1915 г.г.). К. Каганец і Ядвігін Ш. захапляюць нават яшчэ й рэволюцыю, дажыўшы як К. Каганец да першай паловы 1918 г., а Ядвігін Ш. да 1921 году. Аднак рэволюцыя не адбілася ў іх апошніх творах. Цётка памерла ў пачатку 1916 году. Яна пісала пад рознымі прозвішчамі, як Гаўрыла з Палацку, Мацей Крапіўка, Тымчасовы. Некаторыя творы яе выйшлі асобнымі выданнямі—„Хрест на свабоду“, „Скрыпка беларуская“, „Першае чытаныне да беларускіх дзетак“. Творы Цёткі апошняга пепрад съмерцю часу, наадварот ранейшым, аддаюць цяжкаю нудою і сумам („Асеніні лісты“, „Лішня“, „Зялёнак“ і інш.).

Затое Ядвігін Ш. ровен і суцэльны на працягу ўсёй сваёй літаратурнай чыннасьці: у сэнсе зьмены настроя—ён тугі, і ўсякія пераломы ў гэтым напрамку яго не зачапілі. Ён адзначаецца дваякім харектарам у сваіх творах, як гумарысты-сатырык і як бытавік-рэалісты. Лірычных твораў у яго нямнога. Друкаваўся Ядвігін Ш. амаль не ўсіх выданнях беларускіх, якія выходзілі пры яго жыцці; асобнымі выданнямі выйшлі „Дзед Завала“ (вершам), „Бярозка“ і „Васількі“ (апавяданьні).

## Народныя поэты.

Побач з поэтамі і пісьменнікамі рэволюцыянэрамі-інтэлігентамі, якія палажылі пачатак нашаніўской пары, пачынаюць прафаваць свае сілы першыя беларускія народныя поэты.

Ускалыхнутыя рэволюцыйнай завірухай 1905 году, беларускія народныя гушчы азваліся на вокліч правадыроў рэволюцыйна-нацыянальнага руху вострай зацікаўленасцю да патрэбаў культуры адраджэння. Гуртуючыся, маладыя беларускія сілы захадзелі самі прыняць ўдзел у будаваныні свае народнае культуры. А паколькі апошняя концэнтравалася тады выключна ў літаратурнай працы, то сюды й пакіравалі іх пасланцы-трубадуры. Першымі з іх былі Янка Купала (Іван Луцэвіч) і Якуб Колас (Кастусь Міцкевіч)..

Янка Купала радзіўся ў фальварку Вязынка Вялейскага павету. Бацька яго быў дробным арандаром зямлі і ў пярэмежкі служкай у

паноў. Свайго сына ён навучыў перш папольску ў хатняга настаўніка, а крыху пазней, у нянькі, парасійску. Далей Янка Купала скончыў толькі пачатковую народную школу і рэшту папаўняў сваё развязціць чытаньнем кніжак. Да 21 году ён гаспадарыў дома, а потым, пасля съмерці, выехаў у Вільню на заработка.

З маладых гадоў Янка Купала меў цягу да пісання вершаў; але съпярша ён пісаў папольску, а пасля перайшоў на беларускую мову. З часу выхаду „Нашае Нівы“ ён пачынае ў ёй супрацоўніцаць і зразу звяртае ўвагу на свой талент. Яго вершы выдаюцца глыбокай ідэевасцю, дасканалай тэхнікай і чаруючай мэлёдыйяй. Чым далей, тым сутрыманьне іх паглыблівецца, харектар рознастайнае, працаздольнасць павялічваецца. Адначасна расце популярнасць поэты. К 1910 г. талент Янкі Купалы развязваецца до апогею, і ён зацімніе сабою ўсіх сваіх папярэднікаў і становіцца вядомейшым беларускім нацыянальна-народным поэтаю. У сваіх вершах, глыбокіх і мастацкіх, ён вядзе разшуче змаганьне з соцыяльным і нацыянальным уцікам і побач развязвінае ідэю свабоднае і незалежнае асобы. Гэту ідэю ён разумее ня ў вузкім сэнсе, датычна сябе, а прыкладае яе і да цэлага стану, да цэлай адзінкі беларускай працоўнай нацыянальнасці. Бо яна заслугоўвае быць гаспадаром свайго жыцця. Словамі музыка Янка Купала ў пачатку свае творчасці падае рашучы голас свае беларускае працоўнае масы.

Я—музык-беларус,

Пан саxі і касы;

Цёмны сам, белы вус,

Пядзі дзьве валасы;

Бацькам голад мне быў,

Гадаваў і карміў;

Бяды маткай была,

Праца сілу дала;

Хоць пагарду цярплю—

Мушу быць глух і нем;

Хоць съвет хлебам кармлю—

Сам мякіначу ем...

З цяжкай працы маей

Карыстаюцы усе,

Толькі мне за яе

Няма дзякую нідзе.

Глянь, высокенькі бор—

Вокам нельга прабіць;

Загудзеў мой тапор—

Як блін, поле ляжыць

Сошку з вышак сцягнуў,

Кабылічку ўшчаміў,

Сыпіну трохі прыгнуў—

Лес на пахань зрабіў.

Дый засеяў кусок,

Потым з жонкай пажаў.

Пан пшанічкі тачок,

Люба глянуць, наклаў.

Так вот, людцы, які

Я мужык-беларус:

Над ілбом сінякі,

Цёмны сам, белы вус.

Эй, каб цёмны ня быў,

Чытаць ксёнжкі умеў,—

Я-бы долю здабыў,

Я-бы песенькі пеў!  
Я-б патрапіў сказаць,  
Што і я—чалавек,  
Што і мне гарааваць  
Надаела ўесь век!

(„З песьняў беларускага музыка“).

Паступова Янка Купала пераходзіць усё больш і больш да нацыянальных мотываў, часта ўваскращаючы малюнкі мінулага, і робіцца зьяўстуном нацыянальных беларускіх ідэяў і імкненіяў, якія вельмі вобразна вылажаны ў наступным вершы „У вырай!“

Гэй, вольныя птахі, саколія дзеци!  
У вырай! Да сонца вясёлкам шляхам!  
Час сонца скапіці і сонцам ірдзеци  
І зьеведываць съветы арліным узмахам.

Гэй, вольныя птахі, патомкі крывічаў!  
Да неба па зоры і гром пяруновы!...  
Час крыльле расправіць—пагудка ўжо кліча,  
Ужо віхры цярэбяць да шчасця шлях новы.

Гэй, вольныя птахі, ўладарнікі песьні!  
На шляхі пад съязгі красы і свабоды!  
Час вылецець к славе з пагібелнай плесні  
І песьняй агністай дзівіці народы.

Аддаючы галоўную ўвагу грамадзянскім мотывам, Янка Купала не прамінуў і апісальна-лірычных. Твораў гэтакага характару выйшла шмат з-пад яго пяра, пры гэтым вельмі пекных і здольных. Пісаў ён шмат баек, напісаў некалькі п'ес, поэм і зрабіў многа перакладаў з расійскіх (Некрасаў, Крылоў), польскіх (Канапніцкая, Жулаўскі і інш.) поэтаў. Творы Янкі Купалы друкаваліся чуць не ўва ўсіх беларускіх часопісах і выйшлі асобнымі зборнікамі: „Жалейка“ (1908 г.), „Гусульяр“ (1910 г.), „Адвечная песьня“ (1910 г.)—драматычныя абразкі ў XII зъявах, „Шляхам жыцьця“ I выд. (1913 г.), „Спадчына“ (1922 г.), „Шляхам жыцьця“ II выд. (1923 г.), „Сон на кургане“—драматычная поэма ў 4 абраозах і „Раскіданае гняздо“—драма ў пяці актах.

У беларускай літаратуре Янка Купала займае адно з першых месцаў, падняўшы яе значэнне да высокага ўзроўню. Яго творы пе-раводзіліся на расійскую, нямецкую, польскую і ўкраінскую мовы.

Сучаснік і равеснік Янкі Купалы, Якуб Колас, па сваёй здольнасці мала адстае ад яго. Як і Янка Купала, Якуб Колас паходжэннем з сялян Меншчыны. Чытаць вучыўся дома, паслья ў пачатковай школе і нарэшце ў настаўніцкай сэмінарыі ў Несвіжы. Ужо сэмінарыстым Якуб Колас піша жартоўныя беларускія вершы і пашырае іх сярод таварышоў. Уздым рэвалюцыйнага руху ў 1905 годзе захапляе яго цалком і кідае ў свой вір. Якуб Колас прылучаецца да беларускага настаўніцкага харусу, завошта ёй пападае ў вастрог. Яго засуджваюць на тры гады крэпасці, якія ён і адбывае ў менскім вастрозе.

Займаючыся рэвалюцыйнай чыннасцю, Якуб Колас адначасна займаўся й пісаньнем. Спачатку ў яго творах адчуваецца бадзёры, завучы настрой, настрой рэвалюцыянэра. Але арышт і вастрог пераламляюць душу поэты і ён, пішучы ў вастрозе, прасякаецца сумнымі думкамі. Яскрава выказаны рэалізм яго твораў яшчэ больш згушчае чорныя хварбы жуды, якая праходзіць праз усе творы, напісаныя ім у вастрозе і запоўніўшыя амаль на ўесь зборнік—„Песьні жальбы“ (выд. 1916 г.).

Якуб Колас ня менш Янкі Купалы пладавіты поэта. Ён

напісаў шмат вершаў і апавяданьняў. Пад апавяданьнямі Якуб Колас падпісваецца псеўдонімам Тараса Гушчы. Галоўная частка яго твораў выйшла з-пад пяра да рэвююці; з іх надрукованы рознымі выдавецтвамі: „Песьні жальбы“ (вершы)—у 1910 г., „Апавяданьні“ (1912 г.), „Тоўстае палена“ (1913 г.), „Нёманаў дар“ (1913 г.), „Родныя зявы“ (1914 г.). Пасля рэвююці выйшлі з друку: вершаваная поэма „Сымон Музыка“ (1918 г.), зборнік вершаў „Водгульле“ (1922 г.) і вершаваная поэма „Новая зямля“ (1923 г.).

У адлічча ад Янкі Купалы, які мае рознастайнасць харектару твораў, захапляеца ідэалізмам і сымболічнасцю ў настроі, Якуб Колас спачатку да канца поўны, выразны, моцны реалісты і больш скучы ў адносінах будоўчых формаў у вершаскладаньні. Але яго творы падкупляюць сваёю мілагучнасцю, прастатаю і шчырасцю. Кожны абразок жыве, гаворыць, выяўляеца натуральна праудзіва і таму міла. Асабліва прыгожы ў Коласа апісаныя прыроды.

Адбыў свой час панура-люты.

Дзянёк патрошку прыбывае,

Прыветней сонейка бліскае,

І рве рачулка свае путы.

І дзі зіма, і дзі ў дарогу:

Прайшоў твой час, дзякаваць Богу!

Пабач, старая: там, у ролі,

Чарнеюць леташнія полі!

А ўзгоркі, вунь, паразумнелі,

Бо вельмі значна палыслі.

А лес, глядзі, які вясёлы!

І дуб съмяеца, хоць і голы.

Паслухай добра, чуеш песні?

Цяпер яны ўжо не заўчэсні,

Ужо, бо сонейка праменыні

Гатуюць шлюбныя адзеныні

І ткуць карону дарагую

Вянчаць зямельку маладую...

Пара, зіма, табе складацца

І упроч з кудзеляй выбірацца!

І вось у дзень адзін прыўдалы

Загаманілі перавалы.

І гоман, съпей і шум усюды

Як-бы ў цымбалікі і ў дуды

Загралі тысячи музыкаў,

Бы іх на баль хто тут заклікаў.

І дзе вясна з цудоўнай лірай,

На звон яе зыляецца вырай,

І жыцьце ўсюды вынікае,

І пташка песню зачынае.

(„Новая зямля.“)

Якуб Колас замілаваны ў сваю краіну, адданы ёй цалком, душою і целам, жыве яе нязгодамі і радасцямі.

Я ня знаю, чым мне дораг

Від палёў благен'кіх,

Е ёрші, макіх мікіх Нудны воклік ў родных горах,

Вербаў рад крывен'кіх;

Лесу гоман, гул нястройны,

Шум лазы ў балоце

І нудлівы, неспакойны

Шелест у чароце.

Маё сэру, маё вока  
Цягне хвоя тая,  
Што у лузе адзінока  
Сохне, замірае;  
Дуб жарстлівы, дуб высокі,  
Коліс поўны сілы,  
І той крыжык адзінокі—  
Вартаўнік магілы,  
Дзе так сумна ветры веюць,  
Точаць дол пяшчаны,  
Дзе чыесь-то косьці тлеюць,  
Чый-то прах схаваны...  
Я ня знаю, я ня знаю,  
Чым я так прыкуты  
Да тваіх, мой родны краю,  
Абразоў пакуты.

(„Я ня знаю“).

Усе творы Якуба Коласа прасякнуты нацыянальна-народнымі мотывамі, якімі ён адзываецца на кожнае зявішча ў жыцьці яго народу і яго краю.

Сваімі творамі, якія нумар ад нумару ўбіралі „Нашу Ніву“, Янка Купала з Якубам Коласам нясупынна будзілі к жыцьцю і творчасці новыя маладыя сілы. Багацце мовы іх твораў, зразумеласьць яе для беларускага працаўніка і селяніна, захапленыне ідэямі, якія укладаліся гэтымі пісьменьнікамі ў свае вершы і апавяданьні, у дадатак, роднасць і блізасць к працоўным гушчам гэтых ідэяў, цікавілі ўсё больш і больш шырокія колы народнай інтэлігэнцыі і перадавой беларускай моладзі сяла і мястэчка. Можна не абмылкова сказаць, што Янка Купала і Якуб Колас былі настаўнікамі цэлага шэррагу вынікшых з гушчаў беларускага працоўнага народу новых пісьменьнікаў. На іх голос-вокліч хутка адзін за другім пачалі зьяўляцца яны, съвежыя, маладыя, бадзёрыя. Іх пасылалі на працу на глебе беларускай культуры, галоўным чынам, сялянскія і рамесніцкія слаі беларускай нацыі; у меншай меры прымыкалі выхадцы з дробна-чыноўнічай сям'і.

Ужо к канцу 1908 году, праз два гады з часу заснавання газэты „Наша Ніва“, праз два гады працы ў ёй поэтаў-рэволюцыянэраў, а з імі Я. Купалы і Коласа, на яе слупках зьяўляюцца песьні-рамеснікі—Цішка Гартны (гарбар), Алесь Гарун (сталяр) і Фабіян Шантыр (муляр), а паміж імі—настаўніца Констанцыя Буйла, лясынік Стары Ўлас, служачы Ў. Галубок і інш.

Гэты шэрраг пісьменьнікаў уносіць сабою ў беларускую літаратуру рознастайнасць тэм і рознatonнасць настрояў. Праўда, усіх іх лучыць адна асяродковая ідэя—ідэя вызвалення беларускага працоўнага народу ад экономічнага і нацыянальнага ўціску. У кожнага з іх, ня гледзячы на рознае соцыяльнае паходжэнне, першыя ноты пасьвячаюцца сваёй забітай, цёмнай, прыгнечанай старонцы, на якіх адчуваецца моцны адбітак купалаўскага і коласаўскага ўплыву. Але хутка кожны з гэтых песьніроў выпрацоўвае сваю асобную выразную індывідуальнасць, знаходзіць сябе.

Алесь Гарун (Алесь Прушынскі), актыўісты-рэволюцыянэр, сябар Беларускай Соцыялістычнай Грамады з максымаліцкім ухілам, яшчэ з 1903 году зацягваецца „Гапонам“ В. Марцінкевіча. Гэты твор на роднай мове кратае яго душу і выклікае пяшчотныя пазывы да творчасці. Пасьля патайных сходаў і сакрэтных нарадаў, на якіх агаварваюцца страшныя пляны аб экспропрыяцыях і нападаў на агэнтаў царскага ўраду, Алесь Гарун варочаецца дамоў і піша спакойныя піяви-

чыя, замілаваныя ў сваю краіну вершы. У яго поўная паралель з Цёткаю: у аднэй руцэ меч, а ў другой пяро. Думкі павінны працаваць у двух напрамках, душа павінна злучаць розныя акорды, з якіх рэволюцыйныя ўсё яшчэ перамагаюць. Але такі падвойчы шлях нядоўга цягнецца: у 1907 годзе Алесь Гаруна арыштоўваюць пры друкаваныні проклямациі. За арыштам ідзе вастрог—менскі, а пасля віленскі, і нарэшце высылка ў Сыбір, дзе ён астaeца да 22 верасеньня 1917 году. У глухім Сыбіры абезаружаны Алесь Гарун аддае свае сілы літаратурнай працы. Ён піша старанна, з запоем, перасылаючы свае творы ў „Нашу Ніву“. Сум па бацькаўшчыне-Беларусі, прагнае жаданье хутчэй паляцець на яе прасторы і зыліца шчыльна з яе працоўным народам, каб разам змагацца за яго вызваленне—вось гаёўня мотывы песень Алеся Гаруна ў гэты час.

Эх, сягоныня, ў гэту ночку  
Я ўцяку адгэтуль проч!

Шэрым воўкам па лясочку—  
Хай дагоніць, хто ахвоч!

Хай тагды, сярод дарогі  
Станець хто—ня будзе рад:

Чорны вуж аблукціць ногі,  
Буду вужкам, буду гад!

Хай тагды шукаюць ў лесе  
Цёмных, вузкіх, воўчых троп!

Як арол у паднябесьсе,  
Я ўзъячу над земскі строп.

У небе роўным, чыстым шляхам  
Яснай зоркай палячу,

І скачуся па-над дахам  
Роднай вёскі і ўскрычу:

Гэй, хто ёсьць тут! Люд галодны,  
Люд пакутны—да мяне!

Станьма, брацьці, ў шыхахоны —  
Наша гора праміне.

Досыць нам з нядолі віці  
Цэнкі жыцьця свайго пас;

Слухай, люд: прынёс я віці,  
Хто за мною, брацьці?—Час!

Устануць, рушаць: „Проч з дарогі!  
Хто нам хоча заступіць?

Мы пайшлі, мы, люд убогі,  
Усё узяць, ці ўсё згубіць“...

Думкі, думкі-звадыяшкі,  
Ах, ня мучайце мяне!

Вам ўсё гульні, а мне цяжка,  
Мне няволяя ня міне.

(„Эх, сягоныня“).

Там дома, у роднай Беларусі, ён будзе асалоджвацца сваёю роднаю моваю, будзе чуць вакол сябе яе гукі—гукі мовы, як

Звон магучы,

Звон бліскучы,

З сребра літы,

З злота зьбіты.

(„Песня-звон“).

На гэтай мове, зразумелай міліёнам працоўных братоў-беларусаў будзе пасылаць „пракляцьце юдам, каб на іх магіле будаваць“

Мур вялікі вольнай волі,

Мур высокі да нябес,

(„Муляру“).

Мур братэрства, роўнай долі,  
Мур для радасьці бяз съёў.

Зрэдку між гэтых думак ценькая душа поэты захапляеца прыгожасцю натуры і апявае яе на струнах свае леры. Для сваіх вершаў Алесь Гарун вынаходзіць багатыя формы, убірае іх сакавітай чыстай мовую.

За часы ссылкі ён напісаў шмат вершаў, якія былі выданы ў 1918 годзе пад называю „Матчын Дар“. Апроч вершаў, Алесь Гарун пісаў апавяданьні і дзізячыя п'есы („Хлопчык у лесе“, „Датрымаў харктару“, „Шчасльівы чырвонец“, „Маладое“, „Пан Шабуневіч“ і інш.). Напісаныне часткі гэтых п'ес, апавяданьняў ды вершаў, выпадае на пэрыяд пасля ўзвароту Гаруна з ссылкі. У гэтых яго творах, асабліва ў вершах гэтага пэрыяду, адчуваеца ўжо цяжкі сум—адбіцце прыбітага, хворага настрою поэты. Сухоты, якія дастаў Гарун у вастрагах і ў ссылцы, справодзяць гэтыя яго настрой і не даюць праглядаць ружовым думкам. Прауда, ён аддаеца політычнай працы, пры якой нельга думаць аб здароўі, але гэтая праца яшчэ горш разбурае яго сілы, і Алесь Гарун памірае ў самым росьцьвіту свайго таленту ў 1921 г. Будучы рабочым, Алесь Гарун толькі ў некалькіх вершах аддаў увагу рабочым мотывам, хоць вершы гэтага харктару вельмі моцнымі выходзілі з-пад яго пяра (Муляру).

Затое амаль не цалком пасъяціў сваю творчасць гэтаму напрамку поэзіі ў беларускай літаратуре равеснік Алеся Гаруна і яго суначынальнік Цішка Гартны. І па пахаджэнню, і па работе, і па адносінах да рэвалюцыйнага руху Цішка Гартны—таварыш Алеся Гаруна. Цішка Гартны—сын селяніна-чорнарабочага з Меншчыны. Ён дастаў асьвету ў двухклясовой школе, далей якое не пайшоў „праз політычную нядобранадзейнасць“. Прагу да знаньня яму прыйшлося папаўняць чытаньнем, на якое ён і аддаваў многа часу. З 1904 г. Цішка Гартны прылучаеца да соцыял-дэмократаў і становіцца актыўным рэвалюцыянэрам. У 1906 годзе ён, ужо сталым хлопцам, ідзе вучыцца за гарбара і становіцца сябрам рабочай сям'і, рамеснікам. Працуючы за сталом у смуродных майстэрнях, Цішка Гартны спачатку піша вершы парасійску, чытаючы іх таварышом і адсылаючы ў расійскія часопісы. У 1908 годзе ён натрапляе на „Нашу Ніву“, чытае вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Цёткі і захапляеца іх прыгожасцю і роднасцю, ды пачынае пісаць сам пабеларуску.

Спачатку ў творах Цішкі Гартнага адзначаюцца агульныя мотывы, замілаваныне да краіны Беларусі і беларускага працоўнага народу. Але паступова харктар іх мяняеца: Цішка Гартны прыслухоўваеца да зыкаў майстэрні, прыглядаеца да рабочага жыцця і захапляеца ім. Настроі рабочага пры работе, цяжкія ўмовы яго працы, яго жаданьні і імкненіні завалодваюць музю Гартнага.

Я—рабочы, гарбар,  
Рыцар працы цяжкай,  
Я з жалезнай душой,  
З сэрцам палкім, як жар.  
У вачох іскры маіх,  
А жалеза ў руках,  
Скура гнецца ад іх  
У адзін міг, ў адзін мах.  
Ці задушша, ці чад—  
Усё на сэрцы маім,  
Але ўстрашыці нат  
Не здалее нічым.

Кроўю цёплай сваей  
Абліваю тавар,  
А съязою з вачэй,  
Што сплывае праз твар,

Харашу я яго,  
Дзеля густу людзям...  
Не, жыцьця я свайго  
Для другіх не аддам!  
Я здружыўся з трудом,  
Я ў ім рос, я ў ім крэп;  
Запрацованы хлеб  
Люблю мець за сталом.

Не хачу, ня прывык,  
Склаўшы рукі, хадзіць:  
Я — гарбар, працаунік,  
Я жыву, каб рабіць.  
Маю сілу і гарт—  
Імі грудзі гараць...  
Ды што ў гэтым я варт,  
Што магу працаўца,  
Не гатаве браць?

(„Песьня гарбара“).

У 1910—12 гадох выходзіць з-пад яго пяра цыкл вершаў „Песьні гарбара“, „Песьня грабара“, „Песьня жнів“ і інш. Імі ўносицца ў беларускую поэзию элемент пролетарсьці, рабочага эпосу. Цішка Гартны становіцца пачынальнікам будучай пролетарской беларускай поэзіі. Праўда, побач з пролетарскімі мотывамі, ён дакранаеца і мотываў чыста-лірычных; песні кахання і апісальныя верши займаюць добрую долю яго твораў. Крыху пазней Цішка Гартны бярэцца за прозу і піша шмат апавяданньняў і першы беларускі раман „Сокі цаліны“. Свае творы ён друкаваў у многіх беларускіх часопісах і асобнымі выданнямі ў Пецярбурзе („Песьні“, 1913 г.) і ў Берліне („Песьні працы і змагання“ і раман „Сокі Цаліны“, I ч.—1922 г.).

Літаратурная праца Цішкі Гартнага ўесь час пераплятаеца з яго грамадзянска-політычнай і рэвалюцыйнай чыннасцю. Гэта апошняя шмат аднімала яго сіл і часта адбівалася на літаратурнай працы. Але ўжо гэткі лёс выпаў у жыцьці большасці беларускіх поэтаў і пісьменнікаў нашаніўцаў: на іх плечы гісторыя ўзлажыла цяжкую ношу—працу па адраджэнню свае прыгнечанае, цёмнае краіны. Выпаўняючы гэта заданьне, трэба было ім раскідаць свае сілы па розных бакох, ужываць іх у розных галінах нацыянальна-грамадзянскага жыцьця, трэба было рабіць гісторыю. Праўда, беларускія песьніры змаганінікі цвёрда і ўверана, самазабыўна аддаваліся гэтай вялікай справе і неслі яе рашуча ўперад, бо кожны з іх жыў для гэтага.

Я жыву таму, што маю  
Веру моцную у тое,  
Што загіне доля злая,  
Чорнай сілаю якая  
Землю воўкал аблягае,  
Бы жалезнаю рукою.

Я жыву таму, што сэрца  
Спадзеў ясных ня губляе,  
Як улетку лісцяў дрэўцы,  
І ў надзеях, бы праз дзъверцы,  
Наглядае спацар съмерцы,  
Што нядолю скроў зынішчае.

Я жыву таму, што чую  
Душой чулаю ад роду  
Тую пору, хвілю тую,  
Баганосную, съятую,  
Што нясе ў съвет дарагую  
Съветазарную свабоду.

Я жыву таму, што бачу  
Панаваньне лепшай долі,  
Дзе ня будзе хутка плачу,  
Й за якую я даў дачу,  
Што ад роду прыназначаў  
На крывавым збройным полі  
У барацьбе за щасцьце й волю.

(„Я жыву“).

„Я жыву таму, што веру“, пісаў Цішка Гартны, выказваючы гэтым вершам ня толькі сваё пачуцьцё і думкі, а думкі і пачуцьцё многіх беларускіх пісьменьнікаў і поэтай.

Адным з іх быў і Фабіян Шантыр. Таксама рабочы, таксама рэволюцыянэр, Фабіян Шантыр ужо 18 гадоў за распаўсядканьне проклямацияў слуцкай орган. Р.С.-Д.Р.П. на вёсках Случчыны пападае ў вастрог. Здольны ад нараджэння, ён, аднак, мае мажлівасць кончыць толькі гарашкое вучылішча і далей ідзе з бацькам мураваць дамы. І, кладучы цэгліны, ён песьціць ідэі сваіх твораў, якія піша зразу на трох мовах—польскай, расійскай і беларускай. Хутка першыя дзіні закідае і ўжывае толькі беларускую. Надзвычайна палкі тэмпэрамэнтам, ён творыць гарачыя па настроі, замілаваныя да свайго краю мініятуры, вершы, апавяданні. Цяжкае жыцьцё селяніна, горкая доля ўсяго беларускага працоўнага народу абурае Шантыра, і з-пад яго пяра выходзяць то вогненна-палкія, то жахліва-сумныя сказы. Усе яны прасякнуты глубокімі соцыйльнымі мотывамі, якія пазней уступаюць месца мотывам буйна-рэволюцыйным („Гольгофа“, „У час барацьбы“), мотывам заўзятага рэволюцыянэра-будзіцеля. У часы рэволюцыі яны выліваюцца ў гэткія радкі:

Складайцеся зыкі доўгахаваныя ў сэрцах народаў у адзін  
вялікі вакрэсны харал!  
Ціха, смутак!  
Змоўкні, жаль!  
Радасць сягоныя вялікая!  
Радасць глыбі быту ў прасторы сонца—яснай волі.  
Радасць адзінокіх, забітых душ, што блудзілі ў цемры  
бездарожжа...

У цемні чорнай несьвядомасці.  
Будзь нам новы шлях быту!  
Шлях барацьбы!  
Вядучы да заснутай лятуценьнімі казцы-праўдзе.  
К крыніцы жыватворнае вады...

Зыдзіце, ланцуగі!  
Сплывеце мglівыя сырья туманы, што труцілі народ ядам  
пакоры!..

Кліч бунту жыві ў нашых сэрцах!  
Святы кліч гардасці чалавечай,  
Што імчыць чалавечасе „я“ увыйсі у палёце арла!..  
Кліч барацьбы будзь нам:  
Хлебам штодзенным!  
Сілай непакананай надзеі!  
Час вялікай барацьбы, бласлаўляем цябе!  
Бласлаўляем!

У гэтым натхненным літаньні сабраны Шантырам болі яго ачулай душы, болі за прыгнечаны, скуты няволяй беларускі працоўны народ у прыгоне самадзяржаўя і пераплаўлены ў вогненныя літаньні свабодзе. У часы змаганьня з самадзяржаўем Ф. Шантыр, гострым падкressльваньнем жахлівасці ўмоваў працоўнічага беларускага жыцьця, будзіў да змаганьня з ім, а ў час перамогі спраўляў урачыстасць вызваленаму народу. Ф. Шантыр зрабіў па колькасці сваіх твораў нязначны ўнёсак у скарбніцу беларускай літаратуры; затое па якасці яго невялікая спадчына вельмі каштоўна й дорага... Ён першы закрануў у сваіх творах глыбіні псыхолёгічных перажыткаў беларускай асобы і беларускага грамады. Ён болей другіх абагрэў рэволюцыйным агнём беларускую літаратуру. Ф. Шантыр друкаваўся ў „Нашай Ніве“, у „Дзяньніцы“ і іншых беларускіх часопісах. Шмат яго твораў пакуль не надрукована, шмат загінула ў рукапісах.

Зусім асобна ад сваіх сучаснікаў па пачатку працы на глебе беларускай літаратуры—Цішкі Гартнага, Алеся Гаруна і Фабіяна Шантыра—стаіць Канстанцыя Буйла. Калі гэтых траіх рамеснікаў-пролетараў па пахаджэнню лучыць грамадзянска-рэволюцыйная чыннасць і прасякнутасць іх твараў грамадзянскім мотывамі, то Канстанцыя Буйла родна ім толькі адным пахаджэннем. Яна таксама пролетарка, дачка дворнага служкі з Ашмянскага павету на Віленшчыне. Адукацыю атрымала хатнюю, але шмат чытала і гэтым папаўняла свае веды. Азнаёміўшыся з беларускім нацыянальным рухам праз гутарку са сваім знаёмым, яна захопліваецца беларускай ідэей і хутка становіцца відчай супрацоўніцай „Нашае Нівы“.

Характарнасць твораў Канстанцыі Буйлы—гэта лірычныя напевы з уласных перажыткаў, мараў і жаданьняў. У гэтым напрамку праходзіць уся яе літаратурная творчасць. І трэба адмечыць, што яна дала шмат пекных, моцных і прыгожых вершаў, праўда, вельмі падобных адзін да аднаго па сваёй архітэктуры і прастаце тэхнікі. Аднак гэта зусім не прымячаецца з-за таго жарала пачуцьця, якое К. Буйла ўлівае ў іх.

Адна, ізноў адна, як колас той у полі,  
Нясьцяты ў час жніва навостраным сярпом,  
Зламаны ветрамі, гулячымі на волі  
Між апусьцелых ніў, спалосканых дажджом.

Адна, ізноў адна... Тужліва сэрца ные.  
Наўкола пуста, глуш... Ноч цёмная стаіць.  
А за вакном віхор так жаласліва вые,  
Як-бы сканаць ня мог, ня хочучы больш жыць.

І сумна, сумна мне. Дзе-ж той, каго любіла?  
Дзе-ж тыя, што мяне любілі так дауней?!.  
Адны забыліся, другіх ўзяла магіла...  
І жаль мне прошлых мар, шчаслівых шкода дней.

Адна, ізноў адна... А вечер думцы ўтрыць  
І стогнамі мяне ўцяшае ён сваім:  
„Я—брат табе, я—друг“, мне, стогнучы, гаворыць:  
„Адзін нас ломіць боль—дык плачма-ж разам мы!“

(„Адна“).

Аддаўшыся выключна лірыцы, Канстанцыя Буйла ўсё-ж не магла, падобна ўсім беларускім песьняром і пісьменьнікам, спакойліва абыйсьці між факту адраджэння беларускага працоўнага народу. Яна пасъ-

вяціла некалькі дужа моцных вершаў таму пачуцьцю, якое бурліла ў  
яе душы к сваёй краіне—Беларусі. Вось адзін з іх:

Люблю наш край, старонку гэту,

Дзе я радзілася, расла,

Дзе першы раз пазнала шчасьце,

Сълязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі,

Іх хаты ў зелені садоў,

Залочаныя збожжам нівы,

Шум наших гаяў і лясоў.

Люблю раку, што свае воды

Імчыць ў нявіданую даль,

І жоўтасць берагоў пяшчаных,

І яснасць чыстых яе хваль.

Люблю вясну, што ў кветкі, ў зелень

Прыстроіць цэлую зямлю;

На гнёздах буслаў клекатанье

І съпей жаўроначка люблю.

Люблю гарачу съпеку лета

І буру летнюю з дажджом,

Як гром грыміць, а ў чорных хмарах

Маланка зіхаціць агнём.

І восень сумную люблю я,

І першы звон сярпой і кос,

Як выйдуць жнеі збожжа жаці,

А касары—на сенакос.

Люблю зіму з яе марозам,

Што вокны прыбярэ ў вузор,

І белы сънег, што, ўсё пакрыўши,

Ірдзіца блескам ясных зор.

Люблю ў пагодную я ночку

Да позна на дварэ сядзець,

Съядзіць за зорачкі дрыжаньнем,

На месяц залаты глядзець.

Люблю, як сонейка заходзіць

І бераг хмаркі залаціць,

Вячорнага як голас звону

К нам з ветру хвалю ляціць.

І песьню родную люблю я,

Што дзеўкі ў полі запяюць,

А тоны голасна над нівай

Пералівающца, плывуць.

Усё ў краі тым сэрцу міла,

Бо я люблю край родны мой,

Дзе з шчасьцем першым я спазналася

І з гора першау съяздой.

(„Люблю“).

Апроч вершаваных твораў, Канстанцыя Буйла напісала некалькі поэтычна-апрацованных старых беларускіх народных легэндаў, фантастычных сцэнічных абразоў („Кветка папараці“) і драматычную п'есу („Сёнешнія і даўнейшыя“). Свае творы яна друкавала ў беларускіх часопісах, а ў 1912 годзе выданы асобным выданьнем збор вершаў, назваю „Курганная кветка“. Многа твораў поэтка мае ў рукапісах і прадаўжае пісаць далей.

Крыху ніжэй папярэдніх чатырох поэтаў стаяць Стары Ўлас (Пяцельскі) і Ў. Галубок. Стары Ўлас пачаў супрацоўнічаць у „Нашай

Ніве" некалькі раней 1908 году. Але, будучы самавукам, ён далёка не пайшоў у паглыбленыні свае творчасці, і яго вершы больш цэнны з боку свае прастаты і беспасярэднай шчырасці. У іх нічога няма інтэлігэнцкага.

Таксама вялікай шчырасцю пачуцьця аддають творы Ў. Галубка. Ён уступіў у беларускую літаратуру са сваімі мініятуркамі-абразкамі псыхолёгічнага зъместу. Жыцьцё і настрой селяніна і дробнага абяздоленага мешчаніна, сярмяжнага бяспрытульніка адбіваецца ў іх, як у люстры. Шырокая спагадлівая душа народалюбцы Ў. Галубка не шкадуе адзначыць усе падрабязкі глыбокіх перажыванняў малых ня-прыметных асобаў. Выяўленынем перад чытачом гэтых перажыванняў пісьменык дасягае свае мэты—зьвярнуць увагу на сродкі іх збагачэння. Гэтыя сродкі Ў. Галубок бачыць у адным—у пабудаванні новага лепшага жыцьця.

Кіпіць работа, плыве пот,

І крык, і гук, як гром.

Туды-сюды снue народ—

Будуюць новы дом.

Лапаты рэжуць дол зямлі,

Зывініць сталёвы лом;

На месцы даўнай старыны

Будуюць новы дом.

Штодзень угору съцены йдуць,

Ушыр і ўдоўж кругом.

Баліць мазоль і рвецца грудзь,

А ўсё-ж будуюць дом.

Настане дзень, надыйдзе час,

Мы моцна столь зьвядзём,

І лепшай прыцласьцю для нас

Быць мусіць новы дом.

Працуйце-ж, брацы! Хай хутчэй

Наш льецца пот цурком!

Прыжджом і мы съятлейшых дзён,

Як кончым строіць дом.

(„Будова“).

Адначасна з мініятуркамі і нямногімі вершамі, Ў. Галубок піша п'есы. Гэты характар творчасці скора захапляе сабою пісьменыніка, і ён становіцца выключна драматычным пісьменынікам, напісаўшы да апошняга часу некалькі дзесяткаў п'ес—драм, комэдый, жартаў. Гэта тым больш цэнна, што адначасова, стаўшы драматургам, Ў. Галубок робіцца ў акторам. Усе свае думкі, уложенія ў творы, ён беспасярэдна кідае ў працоўныя гушчы Беларусі, ставячы свае п'есы па розных мястэчках, вёсках сялянскай краіны. У скутку паяднаныя гэтых дз'вигоў галінаў мастацкай чыннасці, імя Ў. Галубка зараз вельмі популярна рабочых і сялянскіх колах Беларусі...

Тымчасам культурна-нацыянальны рух паступова пашыраецца і захапляе новыя і новыя слай народнае інтэлігэнцыі і перадавой сялянскай і рамесніцкай моладзі. Адпаведна шырыцца ўплыў беларускай літаратуры, прыцягаючы да сябе новыя сілы. Амаль на кожны год адмічаецца зьяўленынем некалькіх новых пісьменынікаў і поэтаў. Пры гэтым характарна тое, што яны вынікаюць большасцю з гушчы працоўнага народу. У моц соцяяльнага закону раззвіцця грамадзкіх сілаў, Беларусь, як краіна пераважна сялянская, паднімае цаліну для культуры будавання зьнізу, з гушчай народных, водлуг экономічнага і

політычнага іх вызваленя. Ужо ў 1910—11 гадох да выяўленых талентаў на ніве беларускай літаратуры дадаўца новыя імёны. Выступаюць са сваімі творамі адзін за другім поэты з народу: Хведар Чарнушэвіч (кравец), Зымітрок Бядуля—бедны мешчанчук, Максім Гарэцкі—селянін, Алесь Гурло—земляроб, Я. Піліпаў (Язэп Нялепка)—сын дворнага служачага, Язэп Лёсік—селянін і інш. Яны папаўняюць сабою насељнасць беларускага Олімпу, уносячы шмат сувежых нотак і настрояў у яго музычнае жыццё.

Зымітрок Бядуля (Самуіл Плаўнік), віднейшы з пералічаных, сваімі выяўленынem асабліва востра падкрэслівае рост і ўплыў беларускай літаратуры на працоўныя гуашы Беларусі. Родам з жыдоў, Зымітрок Бядуля, пачаўшы пісаць пагэбрейску, кідае гэту сухую, застарэлую мову і захапляеца п'явучасцю ўваскрашаючай беларускай народнай мовы. Поэта, з ценькаю чулаю душою, прасякнуты наскролькі далікатным, мяккім пачуцьцём, гаручы цягай да творчасці высокіх мастацкіх каштоўнасцяў, вынаходзіць у знаёмай сакавітай беларускай мове багаты матар'ял. У 1910 годзе ён друкуе першы свой твор—„Пяюць начлежнікі“ на беларускай мове ў газэце „Наша Ніва“, а з 1912 г. становіцца пастаянным супрацоўнікам яе. З гэтага часу яго апавяданні і вершы за подпісам „Ясакар“ друкуюцца ўсіх беларускіх часопісах.

У Зымітрака Бядулі-Ясакара першыя творы аддаюць смуткам. Але паступова смутак радзее, і творчы небасхіл поэты праясьніеца. Лера яго вылаўляе ўсё больш бадзёрыя зыкі, праходзячы ў глыбіню іх пераліваў і вібрацыяў. Поэту ўрэшце становіцца аднакава, аб чым зычаць гукі, абы яны пекна зычэлі. Чуецца ў іх мажорны тон—радуіся, чуецца мінорны—сумуй. Сам-жа З. Бядуля-Ясакар пачышаеца то-намі настрою і гармоній. А з боку сочачы за творчасцю З. Бядулі-Ясакара, адчуваеш выразна, як перад табою ўстаюць нібы дзівие душы, супрацьлеглыя сабе—душа жыццярадасці, урачыстага вясельля і душа пэсымістага, разуверанага ў жыцці. Гэта выяўлена ў яго вершах і прозаічных нарысах. У вершах першых часоў напісаныя ёсьць значная спадчына і эшыбоцкіх упльываў, пад якімі знаходзіўся поэта ў дзіцячыя гады. Съведка тому цяга яго к біблійным напевам. Праўда, гэты ўхіл нядоўга адбіваецца на Зымітраку Бядулі: ён тоне ў багатым пачуцьці да прыгожасці натуры. У ёй, у сусьвеце, скарб поэты.

Мой скарб мацней жыцця і съмерці,  
Бясьсъмертны ён у съмертным сэрцы.

Мой скарб блішчыць—мой скарб багаты,  
Даступны ўсім—ён не закляты.

Мой скарб—ад зор, мой скарб—ад неба,  
Мой скарб—ад гор, мой скарб—ад глебы;

У глыбі вод, у шэптах бору,  
У шоўку траў, у птушак хоры;

У серабры мільготных росаў,  
У харастве дзяўочых косаў;

У марах-снох, у тайных мухах,  
У гусляроў наструнных гуках.

(„Мой скарб“).

К апошняму часу Зымітрок Бядуля зрабіў круты пахіл у бок захаплення рэволюцыйна-грамадзкімі мотывамі. Яго вершы і прозаічныя

твory, пачынаючы з 20 году, носяць на сабе пячатку выразнай рэволюцыйнасці. Пры гэтым эволюцыя поэты яшчэ ня спынілася: ёсьць першыя адзнакі і клясавых мотываў у яго апошніх творах.

Дайце дарогу зъмене чырвонай.

Гэй, адступіся съвет забабонаў,  
Шэптаў-замоў.

Сонечнай бурай, вогненнай сілай  
Богу старому рые магілу

Наш комсамол.

Мчыцца па съвеце духам бязбожна,  
Шлях свой знаходзіць на бездарожжы,

Мкнечца у даль.

Любіць паўстаныне, дужыцца, рад ён,  
Вольніцы воін, сын барыкадаў—

Бунтаў каваль.

Гэй, падымайце у вышку паходні  
У дзень урачысты, дзень міжнародны,

Моладзі дзэн!

Съвет падняволыны зруш да змаганья,  
Ціхія далі у бурнае раныне

У чырвань адзень.

(„Чырвоны каляндар“).

Цікава тое ў душэўных перажываньнях З. Бядулі, што ён да таго зросцяся з беларускай літаратурай, з беларускаю культурою і беларускім працоўным народам, да таго пакахаў беларускую стыхію, як-бы ён быў беларусам ад роду. Доля-нядоля беларускага краю востра адчуваецца ім і выразна адбіваецца ў яго творах. З. Бядулі міл і патайны съвет беларуса: яго вера ў лясуны, у русалкі, у ведзьмы; поэта не абмінае іх у сваіх творах. З. Бядуля-Ясакар адзін з пладавіцейшых беларускіх поэтаў: ён напісаў шмат вершаў, мініятурных нарысаў, апавяданьняў, з якіх выйшлі асобнымі выданьнямі „Абрэзкі“ (1913 г.), „Пад родным небам“ (1922 г.), вершы і збор апавяданьняў—„На зачарованных гонях“. Шмат твораў знаходзіцца яшчэ ў портфелі поэты. У беларускай літаратуре З. Бядуля-Ясакар займае сваё асобнае ад других месца—месца выдатнага, зусім адметнага поэты.

Зусім інакшы ад З. Бядулі па харектару творчасці, па здольнасці й шырызьне захопу, але ўсё-ж багата ўталентаваны малады поэт Хведар Чарнушэвіч. Захоплены беларускім рухам, калі яму было гадоў 18, Хведар Чарнушэвіч прыймае ў ім удзел праз літаратурную творчасць. Першыя творы яго ўжо съведчаць аб талентнасці аўтора, якая-б, пры адпаведных умовах, магла-бы далёка сягнуць і вырабіць з поэты нязвычайнага мастака слова.

Хведар Чарнушэвіч ня мае выразнага напрамку ў сваёй творчасці, пакуль яшчэ шукае адпаведных съцежак, але па напісанаму можна судзіць, што яго муза схілецца ў бок грамадзянска-рабочых настроў. Па крайній меры яго вершы гэткага харектару больш здольныя і глыбокія па зъместу, больш прачулыя, чым вершы з іншымі напевамі.

Мой горан палае

І іскры ляцяць;

Я мех уздудваю

І буду каваць...

Працую, гарую,

Як моцы стае;

Гартую, муштрую

Жалеза мае...

У кузыні ад рання да ночы стаю  
І молатам лепшую долю кую!

І гнеца парою.

Жалеза і сталь,

Як возьме рукою

Здаровай каваль...

Скую, вось, касу я,

Загну, закручу

І выйду уночы —

Нядолю скашу!..

У кузыні ад рання да ночы стаю  
І молатам лепшую долю кую!

І холад і голад

У хатцы вітае,

А праца і молат

Мне моц адбірае!..

Гэй, удару-ж я, удару!

Гарно разъдзымухну,

Сагну, загартую

Я сэрца-касу!

Я праўду і волю кахаю-люблю

І молатам лепшую долю кую!

(„Песня кавала“).

Сам рабочы-рамеснік, Хведар Чарнушэвіч бліжэй адчувае рухі рабочага жыцця і перадае іх у вершах. Апроч пісаньня орыгінальных твораў, ён зрабіў шмат перакладаў з расійскіх і ўкраінскіх поэтаў. Між іншым, ім пераложана „Кацярына“ Т. Шэўчэнкі, выданая асобным выданьнем рэдакцыяй газеты „Наша Ніва“ ў 1912 годзе.

Амаль не таго-ж самага напрамку таварыш Х. Чарнушэвіча па дзяцінству, па школе, па часу выступлення на літаратурную ніву, яго зямляк Алесь Гурло. Тая-ж асабістасць у выбары тэм, той-ж склад рытму і толькі некалькі бядней форма вершу ды багацьце мовы. У Хв. Чарнушэвіча верш многа лягчэйшы й музычнейшы ад вершу А. Гурлы. Аднак творы А. Гурлы апошняга часу адмячаюць спорую наступавасць яго ў гэтым напрамку. Таксама поэта робіць прыметную эволюцыю ў бок успрыняцца пролетарска-клясавых мотываў у сваёй творчасці. Хв. Чарнушэвіч і А. Гурло друкаваліся ўва многіх беларускіх часопісах. Асобным-ж а выданьнем не выдаваўся пакуль ніводзін.

Крыху старэйшы ад іх Янук Журба выйшаў на беларускую літаратурную ніву з бадзёрау душою, з радасным настроем. Змаганье за вызваленне працоўнага народу выклікала ў ім ня сум, а натхненне. Поэта мусіць будзіць, мусіць весьці — таму ён павінен быць цвёрдым і бадзёрым. Ды ня толькі для змаганья патрэбна жыцця-радасць, яна заўсёды харашиць і папаўняе жыццё чалавека. Апошніе дадзены для таго, каб піць радасць і красу, каб любаваць сонца і краскі. І Янук Журба — поўная бадзёрасць. Усе яго творы завуць, клічуць, вядуць...

Зусім іншы настрой у Максіма Гарэцкага. Апошні зьяўляеца выключна прозайкам-белетрыстым, пры гэтым талентным белетрыстым. На яго долю выпадае атрыманаць большую за сваіх равеснікаў асьвету, што вельмі ва многім пасабляе разьвіццю яго таленту. Да гэтага, Максім Гарэцкі, маючи ад прыроды багатую здольнасць — і ў скутку выказвае з сябе буйнога пісьменніка. Аддаючыся літаратурнай творчасці з захапленнем, як мастак ад роду, ён старанна шліфуе кожную рэч, якую выпускае з-пад свайго пяра. У яго творы, рэалістычныя, з адценнем сымболізму і нэорэалізму, выходзяць цэльнымі, законча-

нымі, дасканалымі вобразамі. Гэроі апавяданьня — выразныя тыпы, жывыя, праўдзівыя („Дзіве души“), калі да іх прыгледзішся праз ценінкі туль, якім свае рэчы звычайна занавешвае М. Гарэцкі. Гэты паход да містычнасці і ў дадатак самабытнасць стылю вызначаюць пісьменьніка ад усіх іншых і становяць яго на асобнае месца ў шэрагу беларускіх пісьменьнікаў.

Максім Гарэцкі выдаў шмат сваіх твораў асобнымі выданьнямі; з іх — зборнік апавяданьня „Рунь“ (1914 г.), апавяданье „Антон“, повесць „Дзіве души“. Паміма гэтага, ён вядом яшчэ, як аўтор першае „Гісторыі беларускай літаратуры“ і „Невялічкага беларуска-расійскага слоўніка“.

Другія прозаікі, Язэп Лёсік і Лявон Лобік, пакуль менш Гарэцкага ўнесцілі сваіх мастацкіх твораў у беларускую літаратуру. Лявон Лобік напісаў толькі некалькі белетрыстычных твораў, надрукаваных у „Нашай Ніве“, і ў часы вайны зынік з літаратурнага небасхілу. Язэп-жа Лёсік, вызначыўшыся, як здольны белетрысты („Ня ўсе-ж разам ягамосці“ і інш.), абяцаў многае, але пасля закінуў пісаныне мастацкіх рэчаў, а перадаўшы на публіцыстычна-педагогічную працу. Ім напісана некалькі падручнікаў па беларускаму правапісу, зроблены некаторыя пераклады, з якіх пераклад „Комуністычнага маніфэсту“ К. Маркса і Ф. Энгэльса.

### Поэты-рэзначынцы.

Да іх належала Максім Багдановіч, Альбэрт Паўловіч, Сяргей Палуян, Гальляш Леўчык і інш. Яны зьявіліся на небасхіле беларускай літаратуры не адначасова, а на працягу ад 1906 году (Альбэрт Паўловіч) да 1911 г. (Максім Багдановіч). Ня роўныя яны ані па таленту, ані па форме і характару пісаныня, нясхожы і па настроі. Выдатнейшы ў таліяннейшы з іх — Максім Багдановіч, сын вядомага ў расійскай літаратуры этнографа, у моладасці сябра партыі „Народная Воля“, Адама Багдановіча. Розыніцца ад другіх беларускіх поэтай і пісьменьнікаў нашаніўскай пары Максім Багдановіч тым, што меўмагчымасць паспытаць ад плёну асьветы, чаго ня дадзена поэтам з народу, сялянам і рамеснікам. Ён перш канчае гімназію, пасля пераводзіцца ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. Надзелены здольнасцю да поэзіі ад роду, ён спачатку піша вершы парасійску, а ўжо пасля, натрапіўшы на беларускую друкованую слова, захапляецца беларускасцю дарэшты. Ня маючи мажлівасці пачуць жывую беларускую мову, ён вывучвае яе па записах беларускай народнай творчасці і пачынае ня толькі гаварыць, а і пісаць. З-пад яго пяра пачынаюць выходзіць пекныя па форме, па вобразах і будове вершы. Але ў яго вершах ня трэба шукаць ні грамадзянскіх мотываў, ні рэволюцыйнага настрою: ён стараецца быць поэтаю чыстага хараства. Пры гэтым, у яго ўсё жыве хвіляй, бягуча, на воку — тут у адным выглядзе, тут зусім у інакшым.

Максім Багдановіч — імпрэсіяніст па напрамку, пры гэтым адцягнуты ад людзкое сучаснасці, ад адносінаў у чалавецкай грамадзе, ад жаданьня масы. Ён — індывідуаліст, і калі зредку падмячае дынаміку жыцця (цыкл вершаў „У Вільні“), то толькі на момант, паколькі гэта кідаецца ў вочы сваёю павярхойнасцю. Заўсёды Максім Багдановіч адзін: і калі радуецца і калі сумуе. Ад сябе ён вітае жыцьцё, калі яно паказваецца прыемным, ад сябе кляне яго, калі яно не падабаецца яму.

Прывет табе, жыцьцё на волі!  
Над галавой — дубоў павеций,  
Віднеюць неба, горы, поле

Праз лісьцяў сець.  
Лахмоці ценяў на палянах,  
Схаваўшы золата, ляжаць;  
Яго слай з-пад дзір парваных  
Узвеш ў вдозм эвною.

Аж зіхацяць.

А к ночы свой чырвоны веер  
У небе сонца разъярне,  
І разварушаны ім вецер  
У даль памкне.

Калі-жа пабляднене золак

І ѿмнай зробіцца вада,—

Зазъяе серабром іголак

Зор грамада.

І роўна мілымі зрабіцца  
Здалеюць яркі блеск і цену,—  
Той дзень, што мае нарадзіцца,  
І зынікшы дзень.

(„Прывест табе“).

Максім Багдановіч пранізывае сваім вострым паглядам усе мясыцінкі зямлі, возера і твань, лес і поле, майстэрню паяскоў і каморку летапіца ды перапісчыка, і ловіць настрой людзей, іх мігаючыя думкі і скоплівае пералівы фарбаў. Аднак, жывучы на зямлі і, тым болей, прыймаючы ўдзел у вялікім вызваленчым руху цлага народу, М. Багдановіч ня можа не адгукнуцца на людзкія справы. І ён зредку адгukaеца і на долю краіны-Беларусі і на мужычае жыцьцё яе, бачыць яго цяжар і хібы, але як паправіць гэта—ён ня ведае: тут у яго сустракаеца мяжа, праз якую ён ня можа перайсьці.

Гнуся, працуе, пакуль не парвецца

Мне жыцьцё, як сагніўшая ніць...

Шчасьце-ж загляне і ў даль пранясеца,

І магу я аб ім толькі съніць...

Дык няхай-жа, няхай сабе рвецца

Мне жыцьцё, як сагніўшая ніць...

(„З песніяў беларускага мужыка“)

Так Максім Багдановіч гаворыць вуснамі беларускага мужыка. Поэта не падгледзіў іншага выйсьця, не зразумеў яго, бо не стараўся і зразумець, знайсьці. І ўрэшце выйшла, што хараство, якому ён аддаў свае сілы—бяздушиная, адцягненая рэч, не сагрэтая колектыўным пачуцьцём,—не здаваляла поэты. Граз прызму свае абасобленай самотнасьці глядзеў ён і на долю Беларусі, якую прыйшоў адраджаць к новаму жыцьцю. „Заклятая богам“ уваччу Багдановіча, яна ня мела ніякага выйсьця, каб парваць ланцугі закляцця.

Край мой родны! Як выкляты богам,

Столькі ты зносіш няволі.

Хмары, балоты... над зборжкам убогім

Вецер гуляе на волі.

Поруч раскідалісь родныя вёскі.

Жалем съціскаюца грудзі!—

Бедныя хаткі, таполі, бярозкі,

Ўсюды панурыя людзі...

Шмат што зрабілі іх чорныя руکі,

Вынеслы моцныя сьпіны;

Шмат іх прымусілі выцерпець муки

Пушчы, разлогі, нізіны.

Кінь толькі вокам да гэтага люду—  
Сыцісненца сэрца ад болю:  
Столькі пабачыш ты гора усюды,  
Столькі нуды без патолі.

Песьня пяе, як удовіна сына,  
Янку, кахраньне згубіла;  
Там, дзе панура схілілась каліна,  
Беднага хлопца магіла.

У гутарках-казках аб шчасьці, аб згодзе  
Сэрца навін не пачуе.  
Сыцінула гора дыханьне ў народзе,  
Гора усюды пануе.

Хвайяй шырокай разыліася, як мора,  
Родны наш край запаліла...  
Брацы! Ці зможам грамадзкае гора!  
Брацы! Ці хваце ў нас сілы?!

(„Край мой родны“).

Пэўна, што часткаю на гэткім яго настроі адбівалася хворае здаюё, сухоты поэты, а, самае галоўнае, ведама, зъмяшчалася ў тым, што ён быў адарваны ад грамадзкага жыцьця. Перад съмерцю, зусім у маладых гадох і ў поўным росыцьвіту таленту (памёр у 1917 г.), Максім Багдановіч удаўся ў сум, які густым слоем ляжыць на яго астатніх вершах... Дачасная съмерць М. Багдановіча прынесла вялікую страту для беларускай літаратуры; але тое, што ён напісаў за сваё кароткае жыцьцё, ёсьць багаты ўклад у яе скарбы. Гэткіх пекных і стройных, мозаічна-пераплеценых цікавымі формамі і малюнкамі рэчаў даў рэдкі з беларускіх поэтаў. Большая частка вёршаў М. Багдановіча надрукована ў газетах і асобным выданьнем у зборніку „Вянок“. Многа-ж, пакуль, знаходзіцца ў рукапісах.

Другі з розначынцаў-поэтаў пары „Нашае Нівы“—гэта Альберт Паўловіч Пахаджэннем ён сын менскага мешчаніна. Пачаў пісаць пабеларуску яшчэ да выйсьця „Нашае Нівы“, а друкавацца—з яе выйсьцем. Альберт Паўловіч, галоўным чынам, піша вершы гуморыстычныя; пры гэтым, адна хіба гэтых вершаў, што гумор іх большай часткаю мае сваім об'ектам цёмнага селяніна, і толькі зрэдку трапляюцца ядынкі яго вершаў, у якіх гумор пакірован у бок багатых станаў. Але, аблімаючы гэта, трэба сказаць, што гумор Альбэрта Паўловіча дужа востры. Ён адзін, пакуль, з гэткім харектарам творчасці ў беларускай літаратуры. Паміма гуморыстычных твораў, Альберт Паўловіч прарабаваў сваё пяро і ў лірычным напрамку. Некаторыя вершы яго гэтага гатунку съведчаць, аднак, што ён ня чужы і да тонкіх но-так лірызму. У перакладах яго з польскіх пісьменьнікаў, галоўным чынам, з Сыракомлі, адбіваецца здольнасць дасканалага перакладчыка. Альберт Паўловіч напісаў багата вершаў і зрабіў шмат перакладаў. У газэце „Наша Ніва“ на працягу ўсяго яе жыцьця, у газетах „Вольная Беларусь“ і „Беларусь“ надрукована многа яго вершаў. Таксама выйшаў зборнік іх („Снапок“) асобным выданьнем.

Інакшы ад першых дваіх трэці розначынец—Сяргей Палуян. Сын памешчыка Рэчыцкага павету Меншчыны, ён дастае сярэднюю асьвету, але ў маладых гадох захапляеца рэволюцыйным рухам і праз гэта настройвае супроціў сябе бацькоў. Тыя праганяюць яго з дому, і Сяргей Палуян едзе ў Кіеў, дзе прылучаецца да маладых украінцаў і ўваходзіць у ўкраінскую адраджэнцкую працу ў галіне літаратурнай. Аднак хутка ён вызнае праз атрыманую ў Кіеве газэту „Наша Ніва“,

што пачаўся нацыянальны рух і сярод беларусаў. Гэта зацікаўлівае Сяргея Палуяна, і ён адчувае сябе беларусам і пераходзіць пісаць па-беларуску. У 1909 годзе ён па традыцыі едзе ў тагачасную беларускую Мекку, у Вільню, і, азнаёміўшыся са становішчам беларускага руху, цалком уваходзіць у яго. Але Сяргей Палуян зусім мала піша, як быццам-бы стрымліваючы развой свайго нязвычайнага таленту. Яго точыць цяжкая думка-сумненіне ў хуткім ажыццяўленыні захапіўшых яго ідэяў; ён ня ўпэўнены ў сваіх сілах, у яго ня можа выстарчыць іх для змагання з вакольнымі ўмовамі жыцця, і ў 1910 годзе поэта накладае на сябе руки.

Сяргей Палуян напісаў некалькі апавяданьняў („Хрыстос васкрос“, „Вёска“ і інш.), некалькі вершаў і п'есак, якія надрукованы ў „Нашай Ніве“, і гэтым абарваў сваю леру. З яго съмерцю беларуская літаратура страціла многаабяцаючы глыбокі талент...

Гальляш Леўчык, аднесены намі да розначынцаў, шмат слабейшы ад сваіх таварышоў. Яго простыя верши дыхаюць густым смуткам і жальбою, харектарызуючы аўтора, як ціхага, пасыўнага адраджэнца. Дагэтуль выйшлі творы Г. Леўчыка невялічкім зборнічкам „Чыжык Беларускі“.

### Рэволюцыйны пэрыяд.

Нашаніўская пара крута абарвалася сусьветнаю імперыялістычнаю вайною. Далёка сягнуўшы ў глубі шыр, беларускі нацыянальна-культурны рух атрымоўвае цяжкі ўдар і спыняецца ў нормальным развіцці. Цэнтр яго, г. Вільня, разбураецца, пасяяўшы сконцэнтраваныя сілы па вялікіх аблішах царскага Расіі. Спыняецца друк і змаўкае лепа: пачынае гаварыць гармата.

Так праходзіць да 1916 г., калі, звыкшыся з жахам вайны, патрошку пачынае ажыўаць грамадзкая думка. Падаюць адзнаку жыцця прышыбленых беларускіх сіл. У Петраградзе выходзіць дэзве газэты: „Дзяньніца“ і „Сьветач“, у Вільні, крыху раней,—„Гоман“. Гуртуюцца колы, падаюць аб сабе весткі замоўкшыя песьніры. Аднак, для поўнага аднаўлення даваеннага культурнага жыцця яшчэ не настаў час. Яго прыносіць з сабою Лютайская рэвалюцыя. Рэзбіўшы ланцугі політычнай няволі, яна разрывае і нацыянальны прыгон. Раптам буйна закіпае нацыянальна-рэволюцыйны рух, вядучы за сабою разъвіцьцё культурнай працы. У Менску выходзіць газэта „Вольная Беларусь“ і „Грамада“, і, разам з артыкуламі політычнага характару, прабіваюцца на іх старонкі мастацкія творы: Ізноў мігаюць імёны Якуба Коласа, Янкі Купалы, Цішкі Гартнага, Зымітрака Бядулі, Алеся Гаруна, Хвайдара Чарнушэвіча, Гарэцкага Максіма і інш. А паступова, час-ад-часу, пачынаюць яшчэ і яшчэ вынікаць новыя песьніры і пісьменнікі: зьяўляеца Ф. Калінка (А. Петрашкевіч), захапіўшы яшчэ „Нашу Ніву“, Якім Сявец, Зоська Верас, Макар Косьцевіч і інш. Праўда, політычны развой жыцця пакуль заглушвае голас музы, і лера маладых поэтава мала вызначаеца ў ракочучым гуле рэвалюцыі. Прыходзіцца чакаць некаторага спаду рэволюцыйных хваляў. Гэта прыходзіць з нямецкаю окупацияй, якая сьціснула ў Беларусі політычнае жыццё і ў той-жэ час ня чапала культурнага. У гэты час пачынаюць выдавацца газэты, кніжкі, працуюць тэатры; у гэтым фокусе зъбіраюцца беларускія сілы. У газэце „Вольная Беларусь“ зьяўляеца далейшая сілы беларускіх пісьменнікаў, якія зразу кідаюцца ў очы буйнасцю свайго таленту. Між другімі выдзяляюцца імёны Міхася Чарота, а крыху спусціўшы—М. Грамыкі. За імі праз нейкі тэрмін часу даюць аб сабе знаць Ў. Дубоўка, А. Бабарэка, Б. Родзевіч, К. Арсеньева і Ў. Жылка. Пачынаеца новы росцьцвіт беларускай літаратуры, яе далейшае пашырэнне ў разъвіцьці. Адначасна адмячаеца, перш ціха, асьцярожна,

а што далей—выразней і яскравей ідэолёгічны ўхіл яе ў бок успрынняцца новых ідэяў, навееных вялікай Каstryчнікаўскай рэвалюцыяй. Але гэта канчаткова надыходзіць у канцы дваццатага году. У 1918-жы годзе новыя песьні аддаюць пакуль сваю частку дані мотывам нацыянальным і чиста-лірычным. Такі ўжо шлях разьвіцца кожнага поэты.

Міхась Чарот (Mіхась Кудзелька) таксама не абміне вымаганьня ў агульнага закону. Як і ўсе другія поэты, у пачатку свае працы ён закранае, галоўным чынам, мотывы лірыкі і грамадзянска-нацыянальныя. Але ўжо хутка ў яго творчасці прабываюцца рэвалюцыйныя мотывы. Праўда, пры окупантах іх нельга выносіць перадлюдна, і гэткага настрою творы М. Чарота чакаюць адпаведнага часу. А пакуль беларускі чытач знаёміца з новым маладым песьніяром па яго лірычных і грамадзкіх-нацыянальных творах. Знаёміца—і зразу бачыць, што ў маладым рудзенскім (Менскай губэрні) селяніне захованы багаты талент. Сьвежая, стройная, добра пабудованая творы захопліваюць сваім пачуццём і сваёю шчырасцю. Усе даныя на хуткі росьцьвіт поэты—на далоні. Блізкі час паказвае гэта.

Дваццаты год, унёшы ў гісторыю Беларусі новыя старонкі, адчыніў шырокі шлях для выяўленчыя напаверх усіх скрытных сілаў поэтаў пэрыяду рэвалюцыі, у tym ліку і Mіхася Чарота. Ён хутка займае адно з першых месцаў у беларускай літаратуре, вядучы яе на рэвалюцыйна-пролетарскую дарогу. Усе сучаснікі М. Чарота значна паддаліся яго ўплыву ў гэтых адносінах і пайшлі за ім.

Толькі Mіхась Грамыка выявіў сваю індывідуальнасць пабочна ад М. Чарота. Праўда, гэта больш усяго адмячалася ў першыя часы працы М. Грамыкі. Яго творы гэтага пэрыяду выяўляюць сабою здольнага поэту, лірыка-романтыка з сымболічным адбіткам. Але чым бліжэй к дваццатому году, tym болей рэвалюцыйныя ўхілы М. Грамыкі пачынаюць выясьняцца і пераважваць над другімі. К моманту ж агульнага павароту беларускай літаратуры на шлях, праложаны Каstryчнікаўскай рэвалюцыяй, M. Грамыка, як і M. Чарот, выступае з выразна адзначаным тварам поэты—рэвалюцыйна-пролетара.

### Рэвалюцыйна-пролетарскія напевы ў беларускай літаратуре.

Рэдкімі, адзіннымі ноткамі гэтыя напевы зычэлі ўжо з часоў нашаніўскіх, з 1911 году. Яны выходзяць перш усяго з-пад пяра поэтаў-рамеснікаў—Цішкі Гартнага, часткаю Хведара Чарнушэвіча і Алеся Гаруна. Але агульны харал нацыянальна-грамадзянскіх напеваў, якімі аддае беларуская літаратура гэтае пары, пары беларускага рэнэсансу,—топіць у сваіх гуках іншыя ноты. К гэтаму, для належнага успрынняцца іх пакуль не нарадзіліся адпаведныя абставіны. Беларускі чытач, больш народны інтэлігэнт, аддае ўвагу агульна-нацыянальным момантам, хоць-бы ён быў самага рэвалюцыйнага колеру. Клясавыя моманты, пакуль скрытна, адбываюцца на кожным поруху жыцця і не звязратаюць на сябе патрэбнае ўвагі. Толькі з часу Каstryчнікаўскай рэвалюцыі, калі клясавыя супяречнасці адсунулі ў бок усякія іншыя пытаныні, пролетарска-рэвалюцыйныя напевы знайшлі для сябе адпаведныя абставіны ў беларускай літаратуре. Новы гаспадар жыцця, рабочы і селянін, пачаў будаваць сваю працоўную культуру, як падмурак да політычнай улады. Беларусь, вызваленая з-пад панскай окупацыі дружным напорам рэвалюцыйных хваляў, мусіць наганяць у справе замацаванья новага працоўнага ладу. Рэвалюцыя Каstryчніка дала ёй поўную мажлівасць культурна-нацыянальнага будаўніцтва. А гэта служыць моцным штурхачом да адраджэння беларускай літаратуры пад сцягам Каstryчніка. І дагэтуль рэдкія мотывы рэвалюцыйна-пролетарскай

музы гудуць і зычаць усе мацней і захопней. Да Цішкі Гартнага прылучаецца Міхась Чарот, Зымітрок Бядуля, Міхась Грамыка, Якім Каліна. Усе яны, і асабліва Міхась Чарот, вынаходзяць сябе ў новых абставінах новага жыцьця. Рэволюцыянэр-комуністы, Міхась Чарот становіца ў першых радох маладых песьняроў. Яго талент раззвінаецца шырака, што далей больш захапляючы пролетарскія мотывы для сваіх песьняў. Калі яшчэ зрэдку чутны нацыянальныя ноткі, то іх выводзіць М. Чарот на новай канве, на канве пролетарскага разумення гэтага пытання. Ён любіць свой край, бо сам змагаўся за яго вызваленьне; любіць беларускага працаўніка, бо ён больш і даўжэй цярпеў няволю, далей адстаў ад другіх на шляху свайго політычна-экономічнага і нацыянальна-культурнага раззвіцця. Ён таксама шчыльна злучан з сваім краем таму, што ў ім, у гэтым краі, Чарот — «мяцежны бунтар, што будзіць балоты гучным шумам». З гэтым шумам ён ідзе па ашараах Беларусі, будзячы, аклікаючы да змагання і ломячы ўсе перашкоды:

Шалёны вецер сьвішча ў полі...

Маланка зъяе... гром грукоча...

А я іду... Слабею з болю...

Мо' не дайду туды ніколі,

Але ў няволі жыць ня хочу.

У зімову сьцюжу сънег заносіць...

Ня бачу съвету ў завірухах.

Але наш край свободы просіць,

І сын яго хай гора зносіць,

Хай моцны будзе целам, духам.

Я—сын яго. Дзіця я працы.

Такіх, як я,—нас шмат, мільёны!

Мы зможкам ворага ў палацы...

А вы рабочаце, паяцы,

І кажаце, што я шалёны.

Шалёны, кажаце, шалёны,

Як вецер той, што ў полі сьвішча,

Затым, што там, дзе плач і стоны,

Ня біў я ворагу паклоны,

А справіў съмерці баль-ігрышча.

А хто рабоча? Той, хто ўчора,

Як я, глядзеў на съвет з-за краты,

Хто чару піў са мною гора...

Сягоныя трус ён стаў, прытвора,

Гатоў свайго-ж прадаці брата...

Мой цяжкі шлях... Ваюю з бурай...

Схіляе вецер, як былінку...

Часамі съпеў душы—віхура—

Прымусіць доўга быць панурым,

Нібы бяздольну сірацінку.

Але змагаю ўсе няўзгоды,

У даль імкнуся без спачыну.

У ясны дзень і ў непагоду

Кладу я шлях свайму народу,

Пакуль ў сънягох жыцьця ня згіну.

Хутчэй з заходу сонца ўзойдзе,

Чым край наш будзе у няволі...

Аб час мінулы у народзе...

Той час ня прыйдзе ўжо ніколі.

Пра гэты-ж час вайны крывавай  
Раскажа лірнік казку съвету,  
Хто быў тут правы, хто няправы...  
Аб гэтым зашуміць дубрава  
І гучны верш пяўца-поэты...  
... І я іду... Гудуць мяцелі...  
Мо' імі буду я занесен...  
Мільёнам ў гурбах ногі млелі,  
Паслья ім кулі песьні пелі—  
І больш яны ня чуюць песень.

(„А я іду“).

Міхась Чарот, народжаны рэвалюцыяй, нясе яе па вёсках, у працоўныя гушчы, да рабочых і сялян, якіх злучае пры пяяньні сваіх песьняў.

Селянін і рабочы—удвух—  
Стары съвет агнём паліць, руйнуюць  
І на вогнішчы новы будуюць,  
Панаваць ў якім будуць: молат і плуг.

Ад машын закурэлых, з загону  
Йдзе рабочы, а з ім селянін...  
Дружна песьню пяюць, як адзін...  
І байцаць увесы съвет іх разгону.

Чырванее ёсё болей і болей  
Іх дарога да сонца, да зоры...  
Але маніць іх вольны прастор,  
І жыцьця не шкада ім за волю.  
Яны йдуць... і завуць на ўспамогу  
Паднявольных, пакрыўджаных ўсіх...  
Хто галодны, халодны імкнецца да іх,  
Съмела йдзе на чырвону дарогу.

І ідуць грамадою бясконца...  
Лікам шмат іх, і моцны іх дух...  
А над імі ўжо молат і плуг  
Зіхацяць у праменчыках сонца.

(„На чырвонай дарозе“).

З цягам часу талент М. Чарота ёсё больш крэпне і мацнее. У 1922 годзе ён выпускае сваю вядомую п'есу „Босая на вогнішчы“, у якой адметна падкрэсліваецца вялікі пасльпех М. Чарота. У тым-же годзе выдаецца збор яго вершаў „Завіруха“. Поміж з вершамі, ён піша і апавяданы, у якіх ужо выглядае рэалістым-бытавіком. У апошнія часы ў творчасці М. Чарота адзначаецца імажыніцкі налёт. Новыя творы яго, як поэмы „Комсамолія“ і „Чырвонакрылы вяшчун“, а таксама дробныя вершы аддаюць гэтym навеем. М. Чарота падтрымоўваюць у гэтym У. Дубоўка, У. Жылка і інш. У асобе М. Чарота беларуская літаратуру мае вялікі здабытак рэвалюцыянага часу.

Адпаведна яму зрабіў вагромністы крок уперад і М. Грамыка, стаўшы ў шэрагу выдатнейшых беларускіх поэтаў сучаснае пары. Яго талент пакіраваўся ў бок успрыняцьця рэвалюцыйна-пролетарскіх напеваў. Новыя творы М. Грамыкі, як поэма „Крылан“, „Сямімільнымі крокамі“, „Міліён“, съведчаць аб гэтym. Праўда, на гэтых творах поэты адмячаеца яшчэ большы слой сымболічнасці, якая пераходзіць

у лёгкую мэтафізычнасць (поэма „Крылан“), але гэта скрадаецца выпукласцю рэволюцыйных напеваў. Таксама ў іх адчуваеца невялікі ўплыў А. Блёка (поэма „Міліён“). Усё-ж, адкідаючы гэта, Міхась Грамыка паўстае буйной велічынёю ў беларускай парэволюцыйнай літаратуре. Пераняў яе дух і мілагучны З. Бядуля, даўшы некалькі здатных твораў рэволюцыйнага характару („Беларусь“, „Чырвоны каляндар“ і шмат дробных вершаў).

Гэткім чынам, уступіўшы на новы шлях, беларуская літаратура прадаўжае пісаць далейшыя старонкі гісторыі свайго раззвіцця. Нясупыннае паглыбленне заваёваў рэволюцыі, дакляраваўшай і паставіўшай на радыкальнае вырашэнне нацыянальнае пытаньне, адкрывашы для гэтага шырокія мажлівасці.

### Гісторыкі і крытыкі.

Ад пачатку свайго нараджэння ажно да першай паловы нашаніўскага перыяду ў беларускай літаратуре зусім не адмячаеца крытычных твораў. Ды гэта зразумела. Беларускай літаратуры съпярша патрэбна ўвайсці ў жыццё, абсталівацца і быць прызнаным ім. А для гэтага патрэбен час, умовы і людзі. Гісторыя-ж яшчэ да таго маладая і сьвежая, што яе ня прыходзіцца фіксаваць. А к гэтаму і сілаў не хапае. Якія ёсьць—заняты грамадзянска-політычнай чыннасцю, працярэбліваннем шляху для раззвіцця першай ластаўкі культурна-адраджэнскай вясны—прыгожай пісьменнасці. Яе моладасць і наўіна ўсё роўна заглушилі-бы сваімі трэлямі і крытычныя водгукі і гістарычныя запісы...

Гэты момант падыходзіць толькі ў 1912 годзе. Бадай ня першым у гэтым годзе выступае з сваім крытычным нарысам аб скутках раззвіцця беларускай літаратуры Максім Багдановіч. Талентны поэта ў гэтым артыкуле праглядае здольным аглядчыкам-крытыкам. Але як асьцярожна ён не дакранаеца ў ім аглядваемых поэтай, многія з апошніх бачаць у адносінах да іх крытыка тэндэнцынасць і староннасць. Праўда, М. Багдановіч, як поэта сам, у першай спробе свайго крытычнага пяра, дапусціў нетактычнасць, пахваліўшы сябе і паганіўшы другіх. К тому прыдалася яшчэ доля навіны, якая выглядала з прадлюднага абгавору таго ці іншага поэты, думаючага, звычайна, аб сваёй непахібнасці. У далейшым гэта прытупілася. Само становішча шырака расцьцівіўшай беларускай літаратуры вымагала сабе крытычнага разца і гістарычнага фоліяту. Ды поэтам стала жадацца, каб аб іх пагаварылі, найшлі адмоўныя бакі, падказалі на хібы і адмечлі добрыя бакі іх творчасці. Час задаволіў іх. З таго-ж, 1913 году на старонках „Нашай Ніўы“ выступае малады талентны крытык Лявон Гмырак. Час-ад-часу, як гадавыя справаздачы, так знароочыста напісаныя па розных пытаньнях літаратурнага жыцця, артыкулы яго зъяўляюцца адзін за другім на старонках „Нашай Ніўы“. Яны справодзяць беларускую літаратуру да часоў вайны, калі Гмырака бяруць на вайну, дзе яго забівае ліхая пулі.

Трохі раней за Л. Гмырака выступае з сваёй вядомай працай „На дарозе да новага жыцця“ віднейшы пачынальнік і правадыр беларускага нацыянальна-рэволюцыйнага і культурнага руху Антон Навіна (Луцкевіч). У гэтай сваёй працы ён, адмячаючы гістарычны факт адраджэння беларускага працоўнага народу, датыкаеца беларускай літаратуры, як важнейшай ілюстрацыі да сваіх думак. Адначасна Антон Навіна зъмяшчае невялікі артыкул аб беларускім руху ў энцыклопедыі Брокгауз-Эфрана, дзе таксама піша аб беларускіх поэтах. Да сканала асьвячаны, здольны публіцысты, Антон Навіна далей выказвае сябе талентным крытыкам у літаратурна-соцыйальных характеристысціках

пяці беларускіх пісьменьнікаў (Я. Коласа, Я. Купалы, Ц. Гартнага, Макс. Багдановіча і З. Бядулі), выданымі асобным выданьнем у 1918 годзе, назваю „Наши песняры“.

Але політычна чыннасць адыймае ад Антона Навіны мажлівасць аддацца як сълед літаратурнай крытычнай працы.

І чараднія за ім крытыкі-публіцысты таксама вымушаны пісаць свае нарысы аб беларускай літаратуре вырыўкамі, у вольную хвіліну. Трэба выабразіць, як туга можа падавацца праца пры гэтых умовах! Аднак настойнасць і энэргія перамагаюць усякія труднасці. Змагаючыся з імі, Максім Гарэцкі піша сваю першую „Гісторыю беларускай літаратуры“, якую і выдае ў 1920 г. У ёй ён дае поўную і багатую харктарыстыку ўсіх беларускіх пісьменьнікаў, поэтаў і літаратараў. А раней за яго, яшчэ ў 1918 годзе, спрабуе сваё пяро ў гэтай галіне Цішка Гартны, прачытаўшы сваю лекцыю аб беларускай літаратуре ў Беларускім Народным Універсітэце ў Маскве, а пасля надрукаваўшы яе ў зборніку „Зажынкі“. У часопісах пазнейшага часу далей зъмяшчаецца цэлы шэраг яго крытычных аглідаў і нарысаў (газ. „Савецкая Беларусь“, часопіс „Полымя“ і інш.). Адначасова выступаюць на ініве літаратурнай крытыкі пр. Ў. Ігнатоўскі, пр. М. Пятуховіч, ў. Чаржынскі, Н. Байкоў, Я. Дыла, М. Маразоўскі і інш. З іх У. Ігнатоўскі піша і чытае, а пасля друкуе („Вольны Сыцяг“, 1921 г.) популярныя нарысы аб беларускай літаратуре і асобнае даследваньне мотываў творчасці поэты М. Чарота (праца выйшла асобным выданьнем у выд. Госізданту Беларусі). Пр. М. Пятуховіч таксама чытае лекцыі і зъмяшчае ў беларускім друку многа сталых працаў, харктарыстык творчасці беларускіх поэтаў (Янка Купала, Якуб Колас, Альесь Гарун, Максім Багдановіч, Цішка Гартны). Друкуеца некалькі сталых сур'ёзных працаў М. Байкова і У. Чаржынскага.

Сярод гэтых сіл, пэўна, маюцца рознага харктару таленты і рознастайны мэтод падыходу к данаму поэту. Гэтак, калі У. Ігнатоўскі зацікаўлен у соцыяльнай сутнасці твораў поэты, падыходзячы да яго са скальпетам крытыка-марксыстага і грамадзяніна, то пр. М. Пятуховіч перш усяго адшуквае мастацкіх якасцяў, ужываючы часта ідэолёгічную мерку; М. Байкоў-жа больш крытык-псыхолёг, а У. Чаржынскі—стылісты і архітэктар.

У агуле ўсе пералічаныя асобы складаюць сабою моцную сілу ў крытычнай галіне беларускай літаратуры, сочачы за яе раззвіцьцем і пасабляючы ёй ісьці належным шляхам.

### Агульны агляд.

Гэткім чынам, як мы бачым, беларуская літаратура, за параду наўча кароткі тэрмін, прайшла многа этапаў свайго раззвіцьця, загарставалася, уступіла на ўзровень становішча суседніх ёй маладых літаратур і з багатымі мажлівасцямі прадаўжае квітнуць, расьці і раззвівацца.

Будучы заснованай на крэпкай базе змаганья за соцыяльнае, экономічнае і нацыянальнае вызваленіе беларускага працоўнага народу, беларуская літаратура ўвесь час папаўнялася поэтамі і пісьменьнікамі—выхадцамі з сям'і сялян і рабочых, якія вялі яе неадхільна ўсьцяж рэволюцыйнага поступу. Працоўны народ, яго думы, яго перажываньні, раней смутак і боль няволі, а пасля протэсты, дух паўстання і, нарэшце, радасць вызваленія, — вось натхненіе беларускіх пісьменьнікаў і поэтаў. Яны—соль свае зямлі, народныя звязаны, яны заўсёды з народам. Загэтым так жывуча, так молада

і сакавіта іх песьня-твор. І ў суме, і ў горы, і ў дні ўрачытась-  
цясү—свежая, кіпучая музика, блізкая працоўнай гушчы беларускай,  
родная ёй.

Роўным, пэўным крокам праішла беларуская літаратура цяж-  
кія дні ў жыцьці беларускага працоўнага народу, пасабіла яму  
вызваліцца з ярма няволі і зараз, разам з нарэдам, выйшла на шы-  
рокую дарогу вольнага жыцьця, апываючы яго росьцьвіт па шляху да  
комунізму.\*)



8234413

Дзяржаўная  
бібліятэка СССР  
імя У. І. Леніна

\* ) Крыніцы, з якіх у некаторых выпадках карыстаўся аўтар:

Максім Гарэцкі—Гісторыя беларускай літаратуры.

Выпісі з беларускай літаратуры—новы і найноўшы кругабегі.

З. Жылуновіч—Беларуская літаратура (нарысы і агляды), „Зажынкі“.

З. Жылуновіч—Беларускі Парнас у новай вопратцы. „Полымя“ № 2.